



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

2 ЛІПЕНЯ 2014 г. СЕРАДА № 122 (27732) Кошт 1800 рублёў

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

## ВАЕННАЙ СЛАВЫ СВЕДЧАННЕ СВЯТОЕ

ЦЫТАТА ДНЯ



Прэм'ер-міністр Міхаіл МЯСНІКОВІЧ:

«Мы плануем сёлета з 1 верасня паяць зарплату ўрачоў і настаўнікаў у сярэднім яшчэ на 15-18%. Для гэтага ёсць сродкі ў бюджэце краіны, рэалізуюцца меры па аптымізацыі выдаткаў і даходаў. Сярэдняя зарплата бюджэтных работнікаў да канца гэтага года складзе каля 80% ад сярэдняй зарплатнай платы па краіне ў цэлым. У 2015 годзе гэты ўзровень будзе яшчэ павышацца. Трэба зрабіць так, каб працаваць у бюджэтнай сфэры было не толькі прэстыжна, але і эканамічна прыяўна».

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 02.07.2014 г.	
Долар ЗША	10210,00 ▲
Еўра	13980,00 ▲
Рас. руб.	298,50 ▼
Укр. грыўня	869,68 ▲



Фота БЕЛТА

## ЭСТАФЕТА ПАКАЛЕННЯ ПЕРАМОЖЦАЎ

Прымаючы гэты годны і каштоўны набытак, мы павінны быць яго вартымі

Урачыстыя мерапрыемствы з нагоды 70-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і Дня Незалежнасці пачаліся ў сталіцы ўчора. У Палацы Рэспублікі адбыўся ўрачысты сход і канцэрт майстроў мастацтваў «Дзень вызвалення». На ўрачыстым сходзе выступіў Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка.

Гаворачы пра важнасць даты вызвалення ад фашыстаў у гісторыі краіны і ў жыцці кожнага яе жыхара, кіраўнік дзяржавы адзначыў, што беларусы, як ніякая іншая нацыя, цэняць магчымасць жыць без страху і гадаваць дзяцей. «Вайна пакінула глыбокі след у генетычнай памяці беларускай нацыі, неверагоднай сілай уплывала ў душу кожнага з нас неспрымання гвалту», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт лічыць сімвалічным, што менавіта 3 ліпеня з'яўляецца галоўным дзяржаўным святам — Днём Незалежнасці Беларусі. Бо менавіта ў ліпені 1944 года з беларускага Дома ўрада быў скінуты галоўны нацысцкі сімвал.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што фармальна гітлераўцы акупавалі тэрыторыю Беларусі, але паставілі беларусаў на калені не змаглі. «Супраціўленне стала сапраўды ўсенародным», — сказаў Прэзідэнт. — У палымі вайны згарэла жыццё кожнага трыцяга нашага суайчынніка. Было разбурана больш за 200 гарадоў, знішчана амаль 10 тысяч вёсак і пасёлкаў, сотні з іх спалены разам з людзьмі. Акупанты ўчынілі на беларускую зямлю страшэнныя канверсіі смерці, стварыўшы 260 канцэнтрацыйных лагераў і 110 гетаў.

«Забываць пра гэта нельга! Памяць — гэта трыважны знон гісторыі. Ён папярэджае свет, што любяча вайна — гэта вар'яцтва. Ён папярэджае, што ні адна мэта не варта чалавечага жыцця. Ён папярэджае, што любога агрэсара рана ці позна спасынне ганёбы крах», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што сёння аддаецца даніна павягі ўсім загінулым — героям-вызваліцелям і нявінным ахвярам той вайны. «Мы памятаем і

ганарымся падзвігамі пакалення пераможцаў. І мы абяцаем, што нашу Перамогу мы нікому не аддадзім!» — падкрэсліў Прэзідэнт.

«Барацьба з фашызмам выкавала лепшыя рысы нацыянальнага характару — патрыятызм, любоў да свабоды і стойкасць. Тое, што нам заўсёды дала магала пераадолець любоўя складанасці, — сказаў кіраўнік дзяржавы. — Менавіта там, у агні народнага супраціўлення, па-сапраўднаму ўмацавалася тое па-чуждзі адзінства, якое і стварэла нацыю».

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на тое, што беларускую свабоду і незалежнасць сённяшняга дня адстойвалі беларусы, украінцы і грузін, азербайджанцы і армяне. «Гэтае адзінства выратавала нас у ваенны перыяд. Яно дало нам мудрасць і сілы ўжо ў новы час пабудоваць незалежную Беларусь», — падкрэсліў Прэзідэнт.

«Сёння мы павінны быць вартыя гістарычнай эстафеты, перададзенай нам пакаленням Пераможцаў. Цяпер перад намі ў новых умовах стаіць усё тая ж задача — зберагчы свабоду і незалежнасць роднай зямлі. І мы павінны памятаць: самы галоўны падмурак незалежнасці — гэта грамадзянін, — адзначыў Прэзідэнт. — Бо краіна — гэта не проста некалькі мільянаў чалавек, якія выпадкова рассяліліся на пэўнай тэрыторыі. Краіна — гэта адзіная супольнасць грамадзян. Людзей, аб'яднаных агульнай гістарычнай памяццю, традыцый і каштоўнасцямі. Людзей, аб'яднаных шчырым стаўленнем да зямлі, якая дасталася ў спадчыну ад продкаў».

«Ёсць адна галоўная ўмова, пры якой мы заўсёды захаваем нашу незалежнасць, — калі гэтая ідэя будзе жыць у сэрцах і душах нашых людзей. Калі кожны з нас будзе сапраўдным грамадзянінам сваёй краіны — Грамадзянінам з вялікай літары», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт лічыць, што родную зямлю трэба берагчы і абараняць не толькі ў ваенны час. У мірны час краіна таксама мае патрэбу ў клопаце і ўвазе кожнага.

СТАР 2

ЯШЧЭ ў сярэдзіне чэрвеня ад сталічнай плошчы Перамогі стартуваў новы патрыятычны праект БРСМ — маладзёжны марафон «70!». прысвечаны 70-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Яго неад'емная часткай стала перасоўная выстава «Музей-бус», у якой прадстаўлены экспанаты, што сведчаць аб гераізме беларускага народа і гісторыі вызвалення.



Фота Юліяны ПРЭСЦЫКА

Сяргей РАСОЛЬКА.

## АСНОВА НЕЗАЛЕЖНАСЦІ

Прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч па даручэнні кіраўніка дзяржавы ўручыў дзяржаўныя ўзнагароды заслужаным людзям Беларусі.

«Сімвалічна, што гэтая ўрачыстая падзея праходзіць напярэдадні галоўнага дзяржаўнага свята — Дня Незалежнасці, 70-годдзя вызвалення нашай краіны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, — сказаў Міхаіл Мясніковіч. — Добрасумленна самаадданая праца на працягу ўсёй гісторыі нашай краіны была і заўсёды будзе крыніцай дабрабыту беларускага народа, а значыць — асновай незалежнасці нашай Айчыны».

У спісе ўзнагароджаных — каля 100 чалавек. Гэта работнікі прамысловага комплексу, аховы здароўя, мытных органаў, адукацыі, навукі і культуры. Яны ўдасноены ўзнагарод за шматгадовую плённую працу, узорнае выкананне службовых абавязкаў, дасягненне высокіх паказчыкаў у прамысловасці, будаўніцтве і навуковай дзейнасці, удасканаленне энергетычнай сістэмы і рэалізацыю дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі, вялікі асабісты ўклад у развіццё аховы здароўя, транспартных паслуг, адукацыю, культуру, мастацтва, фізічную культуру і спорт. «Сёння, каб перамагчы, ужо мала быць лепшым у сваёй справе, — адзначыў кіраўнік урада. — Неабходна пастаянна ўдасканальвацца, укараняць новае, ісці на апраўданую рызыку. І ўрад будзе падтрымліваць вашы ініцыятывы. Ужо сёлета мы плануем укараніць новыя падыходы да аплатаў працы як у рэальных сектары эканомікі, так і ў сфэры паслуг, навуцы, культуры, адукацыі». Міхаіл Мясніковіч удакладніў: «Той, хто выконвае абавязальствы, зніжае выдаткі і нарошчвае прадукцыйнасць працы, будзе атрымліваць шмат. Ураўнілаўкі ў апланце працы дапускаць нельга».

Паводле БЕЛТА.



## МАТЭРЫЯЛІЗАВАНАЯ ПАМЯЦЬ

Гэта будзе не проста музей, а свайго роду адукацыйны цэнтр, які данясе аб'ектыўную праўду аб вайне да шырокай аўдыторыі

Нарэшце!!! Падзея, якую чакалі на працягу некалькіх гадоў... Ідэя, якая ажыццяўлялася тысячамі прафесіяналаў... Матэрыяльная памяць, што захоўвалася пакаленнямі і сканцэнтравалася літаральна ў адным месцы... Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны сёння расчыняе дзверы новага будынка. Мяркуюцца, у афіцыйнай цырымоні адкрыцця возьмуць удзел Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін.



Фота Юліяны ПРЭСЦЫКА

За стварэннем гэтай знакавай экспазіцыі на пляцоўцы, што на праспекце Пераможцаў, сачылі мінчане і госці сталіцы. Адкрыцця музея чакалі амаль усе беларусы — ад малаго да вялікага. Кожны з іх — у прадчуванні пэўных таямніц, новых адкрыццяў. Карэспандэнт «Звязды» пацкавалася, з якімі думкамі нашы суайчыннікі пойдуць у новы будынак музея, чаго чакаюць ад убачанага і ўвогуле, чаму лічаць, што там варта пабыць кожнаму беларусу.

Іван КУСТАЎ, ветэран Вялікай Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза:

— Новы музей — вялікі гістарычны здытак беларускага народа, у поўнай меры жывы паказ гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Усё, што тычыцца баявых дзеянняў, падзвігу ў тыле ворага, гераізму мірных жыхароў у гады вайны адлюстравана матэрыяльна. Уражае! Асабліва сваім маштабам і той праўдзівасцю, якая прасочваецца ў кожным музейным экспанате. Экспазіцыя ў музеі вельмі блізка да рэальнасці. Можна паглядзець баявую тэхніку, асабістыя рэчы і дакументы вайскоўцаў, салдацкай трафі. У новым будынку наглядна адлюстравана, як ствараліся пазіцыі, як ваявалі нашы салдаты, пераадолевалі абарончыя рубяжы. І усё дзякуючы сучасным тэхналогіям. Менавіта так маладому пакаленню прасцей будзе зразумець усю праўду аб вайне, адчуць сутнасць сапраўднага подзвігу. Стварэнне падобнага музея — вялікая заслуга кіраўніцтва нашай краіны. Я быў у расійскіх музеях, ва Украіне, але такога музея ніколі і нідзе не бачыў!

СТАР 2

## ■ На слыху

### ХУТКІМ ГРОШАМ «ПАДРЭЗАЛІ КРЫЛЫ»

Спажывецкія кааператывы фінансавай узаемадапамогі будучы аб'ядноўваць толькі рамеснікаў, фермераў і іншых уладальнікаў ды прадпрыемальнікаў

Дзейнасць мікрафінансавых арганізацый у нашай краіне нарэшце рэгламентавана. Адпаведны Указ № 325 «Аб прыцягненні і прадастаўленні пазык, дзейнасці мікрафінансавых арганізацый» Прэзідэнт Беларусі падпісаў 30 чэрвеня, паведаміў у прэс-службе беларускага лідара.

Такім чынам, з 1 студзеня 2015 года гэтую дзейнасць змогуць ажыццяўляць толькі мікрафінансавыя арганізацыі — ламбарды, спажывецкія кааператывы фінансавай узаемадапамогі, таварыствы ўзаемагэтага фінансавання суб'ектаў малага і сярэдняга прадпрыемальніцтва і фонды. «Указ прадугледжвае ўдасканаленне парадку ажыццяўлення дзейнасці па рэгулярным прыцягненні і прадастаўленні пазык, фарміраванне ўмоў для далейшага развіцця прадпрыемальніцтва і дзелавой ініцыятывы шляхам укаранення дадатковых інструментаў фінансавання і накіраваны на абарону правоў спажывцоў паслуг, што аказваюцца мікрафінансавымі арганізацыямі», — праінфармаваў у прэс-службе.

Мікрапозыкі для фізічных асоб на спажывецкія мэты змогуць прадастаўляць толькі ламбарды і выключна пад заклад рухомай маёмасці, прызначанай для асабістага, сямейнага або хатняга выкарыстання. У выпадку невяртання мікрапозыкі заклад падлягае продажу. Пры гэтым, у адпаведнасці з Грамадзянскім кодэксам, нават пры недастатковасці грашовых сродкаў, вырочаных ад продажу закладу, абавязальствы пазычальніка перад ламбардам будучы лічыцца выкананымі.

СТАР 2

## ■ Сацыяльны клопат

### ПАШАНА, УВАГА ПЛЮС ДАДАТАК ДА ПЕНСІІ

У нашай краіне ўжо практычна завершана выплата матэрыяльнай дапамогі ветэранам Вялікай Айчыннай вайны да 70-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, якая пачалася 2 чэрвеня. Яна праводзілася там жа, дзе звычайна пажыллыя людзі атрымліваюць пенсію. Тым, хто па уважлівых прычынах часова адсутнічаў па месцы жыхарства ў гэты перыяд, матэрыяльная дапамога будзе выплачана не пазней за 10 ліпеня гэтага года.

Матэрыяльная дапамога ў памеры 10 млн рублёў была прадугледжана для Герояў Савецкага Саюза, кавалераў ордэна Славы трох ступеняў, Герояў Сацыялістычнай Працы, удастоеных гэтага звання за заслугі ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

8 млн рублёў дзяржава аказала інвалідам і ўдзельнікам ВОВ, асобам, якія прымалі ўдзел у саставе спецыяльных фарміраванняў у размярванні тэрыторый і аб'ектаў

пасля вызвалення ад нямецкай акупацыі ў 1943–1945 гадах.

У памеры 3,5 млн рублёў выплата праводзілася ўзнагароджаным ордэнамі або медалямі СССР за самаадданую працу і бездакорную воінскую службу ў тыле ў гады Вялікай Айчыннай вайны; тым, хто ўдзельнічаў у будаўніцтве абарончых збудаванняў, хто ствараў ваенныя аб'екты, абслугоўваў прыфрантавыя участкі чыгунак і аўтама-

більных дарог; блакдамікам Ленінграда; членам сем'яў ваеннаслужачых, партызан і падполшчыкаў, якія загінулі або прапалі без вестак у час баявых дзеянняў у гады вайны; інвалідам з дзяцінства з прычыны ранення, кантузіі і калецтва, звязаных з баявымі дзеяннямі ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны або з іх наступствамі; былым вязням фашысцкіх канцлагераў, турмаў, гета і іншых месцаў прымусявага ўтрымання, створаных фашыстамі і іх саюзнікамі ў гады Другой сусветнай вайны, якім устаноўлена павышэнне пенсіі з гэтай нагоды.

Матэрыяльная дапамога ветэранам праводзілася ў адпаведнасці з Указам № 54 «Аб аказанні аднаразовай матэрыяльнай дапамогі». Усяго на гэтыя мэты ў краіне было накіравана каля 260 млрд рублёў.

Святлана БУСЬКО

## КОРАТКА

Беларусь 30 чэрвеня і 1 ліпеня ў мэтах выканання сваіх абавязальстваў па крэдыце стэнд-бай МВФ ажыццявіла чарговае пагашэнне асноўнага доўгу на агульную суму 109,5 млн СДР, што эквівалентна \$169 млн.

Два новыя віды абавязковага страхавання ўводзяцца ў Беларусь: страхаванне грамадзянскай адказнасці юрыдычных асоб і ІП за ўрон, нанесены дзейнасцю, звязанай з эксплуатацыяй асобных аб'ектаў, а таксама абавязковае страхаванне грамадзянскай адказнасці перавозчыка пры перавозцы небяспечных грузаў.

Адзіныя правілы пажарнай бяспекі ўводзяцца з 1 ліпеня. Правілы, якія можна знайсці на сайце МНС Беларусі, заміняюць 34 іншыя дакументы.

Індывідуальныя прадпрыемальнікі — паліцэйскія адзінага падатку Беларусі — з 1 ліпеня могуць набываць тавары лёгкай прамысловасці толькі з дакументамі, якія пацвярджаюць іх адпаведнасць патрабаванням Тэхнічнага рэгламенту Мытнага саюза.

Прадпрыемствам «Днепрабугводдзяль» плануецца пабудоваць першы ў краіне круізны цеплаход і ажыццяўляць перавозкі паміж Кіевам і Брэстам. Калі будзе адноўлены водны шлях Е-40, які звязвае Чорнае і Балтыйскае моры, то перавозкі можна будзе рабіць да Варшавы.

У Беларусі з 1 ліпеня павышаны мінімальныя цэны на алкагольныя напіткі мацункам большым за 28% і на спірт этылавы з харчовай сыравіны.

## ПАЖАР НА КОЛАХ

АД УЗГАРАННЯ НЕ ЗАСТРАХАВАНЫ НІ СТАРЭНЬКІ «ЖЫГУЛІ», НІ НОВАЯ ІНШАМАРКА

Аўтааматары нярэдка забываюць, што іх «жалезны конь» — гэта патэнцыяльна пажарная небяспека. Як правільна сябе паводзіць, калі ваша «ластаўка» ўспыхнула? Пра гэта «Звяздзе» расказаў аператыўны дзяжурны Рэспубліканскага атрада спецыяльнага прызначэння Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Андрэя МЯЦЕЛЬСКІ.



Сумесны праект «Звязды» і Міністэрства па надзвычайных сітуацыях

ЖЫВІЦЕ ЎБЯСПЕЦЫ!

ЧАМУ ГАРАЦЬ МАШЫНЫ? Прычын, па якіх гараць аўтамабілі, можна вылучыць некалькі. Прыкладна два з пяці пажараў адбываюцца з-за няспраўнага электраабсталявання і праблем у паліўнай сістэме. Гараць у такім выпадку, як правіла, падкапотная прастора і паліўны адсек. Радзей пажары адбываюцца з-за механічнага зносу паліўных і масляных трубак. Вадкасць, якая капае з іх на распаленыя дэталі аўтамабіля, можа загарэцца. Таму не эканомце на рэгулярным тэхнічным аглядзе аўтамабіля.

СТАР 4

# ЭСТАФЕТА ПАКАЛЕННЯ ПЕРАМОЖЦАЎ

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)**

«Патрыязым — гэта не толькі барацьба са зброяй у руках. Гэта крайнасць. Гэта не дай Бог.» Гэта і простая праява нашай паўсядзённай справы. У іх не менш ярка, чым на вайне, выяўляецца стаўленне чалавека да сваёй Айчыны», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

«Трагедыя блізкай нам Украіны нагадала: вайна — гэта тое, што можа апынуцца вельмі блізка, вайна — гэта тое, што здаецца, калі не шануецца мір, стабільнасць і згода. Калі грамадства расколваецца і ўпадае ў рэвалюцыйную смуту», — адзначыў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што беларусы маюць вялікую каштоўнасць — мір, спакой і згоду ў грамадстве. «Давайце памятаць пра гэта, шанавачы і берачы гэтую нашу вялікую завабыву. І калі мы здолеем зберагчы мір, то тады мы зможам стаць вартымі падзвігу нашых продкаў і перадаць незалежную Беларусь нашым дзецям і ўнукам», — заклікаў кіраўнік дзяржавы.

Па-сапраўдному незалежная дзяржава без моцнай арміі існаваць не можа, а тым больш калі гэтая армія з'яўляецца спадчынічай вайны-пераможцаў. «Мы ўмацоўваем сваю абароназдольнасць, забяспечваючы нашы войскі самым сучасным узбраеннем і тэхнікай. Мы забяспечваем ахову межаў Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі і вырашам гэтую задачу сумесна з нашымі братамі», — сказаў беларускі лідар. — Але блізка дзяржава — гэта не толькі армія. Гэта ўвесь сілавы блок — міліцыя і пагранічнікі, КДБ і іншыя спецслужбы. Усе яны стаць на варце інтарэсаў дзяржавы і беларускага народа».

«Жыццё паказвае: нельга расслабляцца. Узброеныя канфлікты — гэта не міф. Апошнія падзеі таму пацвярджаюць», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. — На гэтым фоне ў Беларусі захоўваецца мір і стабільнасць, спакой і згода ў грамадстве, адзінства народа. Гэта ўнікальны факт найноўшай гісторыі».

«Мы, беларусы, па сваёй прыродзе спакойныя і неканфліктныя, памяркоўныя і некрыўдлівыя. Але прымушаць нас і запалохаць — бесперспектыўна, бессэнсоўна і контрпрадуктыўна», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Як адзначыў кіраўнік дзяржавы, у сучасную інфармацыйную эпоху, у век інтэрнэту і тэлекамунікацыі, высокай тэхналогіі, на жаль, часта выкарыстоўваюцца на шкоду чалавецтва. «Усё часцей мы чуем аб інфармацыйных войнах і кіберзлачынствах. Адзін чалавек з камп'ютарам часам можа быць больш небяспечны, чым дзесяць са стрэльбай. Адным націскам кнопкі ён можа нанесці большую шкоду, чым любое узброенае да зубоў падраздзяленне», — канстатаваў Прэзідэнт.

«Сумленнае інфармацыя аб нашай краіне, адкрыты і шчыры дыялог — гэта тое, што звязана на што любяць спробы ўцягнуць Беларусь у інфармацыйную вайну», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Паводле слоў Прэзідэнта, выдатна ілюстрацыяй таго, як гэта можа адбывацца, стаў майскі чэмпіянат свету па хакеі: «Нашы госці ўвучылі сучасную, прыгожую, годную еўрапейскую дзяржаву. Дзяржаву, дзе няма месца злосці, нянавісці і канфліктам, дзе людзей не дзяліць ні па колеры скуры, ні па мове, ні па рэлігіі, ні па маёмасным становішчы».

Пагроза незалежнасці Беларусі можа паўстаць толькі па эканамічных прычынах, адзначыў Прэзідэнт, звярнуўшы ўвагу на тое, што гэта асабліва актуальна ў апошні час, згадваўшы

прыклад Украіны. «Нас палохаюць, што з Усходу полчышчы прыйдуць, а на Усходзе нас сёння пачынаюць палохаць, што з Захаду полчышчы прыйдуць, раздзяляць, раздушаць, разарвуць. Як Прэзідэнт я абавязаны гэта мець на ўвазе і не адмаўляць ні адзін з варыянтаў, нават самы абсурдны», — адзначыў беларускі лідар. «Але я заўсёды казаў і кажу: ніякія полчышчы сёння не ў стане разбурыць нашу краіну, — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. — Калі і паўстане хоць нейкая пагроза незалежнасці нашай краіны, то толькі па эканамічных прычынах. Таму, калі мы хочам, каб нашы дзеці і ўнукі жылі на сваім кавалку зямлі, мы павінны заклаці гэты падмурк, чаго б нам гэта ні каштавала».

Важным крокам у выбудованні эканамічнага падмурка стаў дагавор аб ЕАЭС. «Дагавор аб ЕАЭС нічога дрэннага не прынес і надалей не прынесе — толькі выгаду», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. «З 1 студзеня 2015 года мы гарантуем удзельнікам нашых рынкаў свабоднае перамяшчэнне тавараў, паслуг, капіталу, работнай сілы. Мы дамоўлілі ахвотна ўзгодненую палітыку ў ключавых галінах эканомікі: ў энергетыцы, прамысловасці, сельскай гаспадарцы, транспарце. Такім чынам, мы разам фарміруем найбуйнейшы на постсавецкай прасторы эканамічны саюз краін, у якіх жыць 170 млн чалавек. Упоўнены, такі саюз стане магутным цэнтрам эканамічнага развіцця», — сказаў Прэзідэнт.

«Нам вельмі неабходны гэты эканамічны саюз», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. Разам з тым, Прэзідэнт адзначыў, што членаства ў ЕАЭС — гэта не выразненне ўсіх праблем, а добры залог пры добрай працы, каб рэалізаваць беларускую прадукцыю.

Акрамя таго, кіраўнік дзяржавы нагадаў, што ставіць задачу па дыверсіфікацыі эканомікі і экспарту. Менавіта з гэтай мэтай Беларусь імкнецца развіваць перш за ўсё гандлёва-эканамічныя сувязі нават з географічна далёкімі краінамі ў самых розных рэгіёнах свету.

Прэзідэнт лічыць, што гонар за сваю краіну павінен выяўляцца перш за ўсё ў гонары за вынікі сваёй працы. «Многія лічаць асаблівым шыкам ляць усё сваё, беларускае. Маўляў, усё ў нас дрэнна, тавары — горш не бывае, нічога свайго не хочам, давай усё імпартаваць», — сказаў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што далёкі ад думкі хваліць беларускія тавары проста таму, што яны беларускія, і звярнуў увагу на тое, што складаюць значную частку жорсткага крытыка якасці беларускіх тавараў, чым ён. «Але я пастаянна пытаюся па-іншаму: а хто вырабляе беларускія тавары? Немцы? Кітайцы? Амерыканцы? Можна, расіне? Не! Беларускія тавары вырабляем мы з вамі, беларусы. І калі мы ацэньваем беларускі тавар, то глядзім на сябе ў люстэрка. Ужылі мы з вамі. І калі ён чымсьці дрэнны, то, значыць, гэта папрок толькі нам самім», — лічыць кіраўнік дзяржавы.

«Гонар за сваю краіну — гэта не толькі гонар за перамогі, якія здабылі не мы, а нашы продкі. Гэта не толькі гонар за дасягненні нашых спартсменаў на спаборніцтвах, дзе мы прысутнічаем як глядачы і бальшчынікі. Гонар за сваю краіну павінен выяўляцца перш за ўсё ў гонары за вынікі ўласнай працы», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Працаваць сумленна — гэта таксама маральная катэгорыя. Гэта і ёсць штодзёны патрыязым — вонкава непрыкметны, але сёння самы важны і самы неабходны краіне», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Паводле БЕЛТА.

# МАТЭРЫЯЛІЗАВАННЯ ПАМЯЦЬ

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)**

Вячаслаў ДАНИЛОВІЧ, дырэктар Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук:

Для мяне адкрыццё музея з'яўляецца знакавай падзеяй, бо мы — нашчадкі тых, хто ваяваў за мір на зямлі. Сёння мы павінны захоўваць, зберагаць аб'ектыўную памяць аб тых падзеях. І ў гэтым сэнсе, безумоўна, вялікая роля адведзена музею Вялікай Айчыннай вайны. Наша краіна як нікога іншая пацярпела ў гады ваявання галіцкае. Кожны трэці беларус загінуў за Перамогу. Велізарны рух супраціўлення існаваў на тэрыторыі Беларусі. Такого руху, як у нас, не было ні ў якой іншай дзяржаве! Таму мы павінны прадманастраваць ролю беларускага народа ў дасягненні агульнай Перамогі над нацызмам. Спадзяюся, што гэта будзе не проста звычайны музей, а свайго роду адукацыйны цэнтр, які стане даносіць праўду Вялікай Айчыннай вайны да шырокага аўдыторыі. У першую чаргу, музей павінен быць запатрабаваным сродкам нашай моладзі, якая прагне даведацца гістарычную праўду аб гераічных і трагічных падзеях, у якіх бралі ўдзел нашы продкі.

Анатоль ЯРМОЛЕНКА, народны артыст Беларусі:

Вельмі важна, каб ужо нашы ўнукі ставіліся да тых падзей так жа, як і мы. Яны павінны ведаць праўду, шанавачы і паважаючы сваіх продкаў, якія ваявалі, атрымлівалі ўзнагароды. У маёй сям'і ёсць Герой Савецкага Саюза — Фёдар Архіпенка, родны дзядзька маёй жонкі. Ён нават уручыў выпускны дыплом Гагарыну. Але я не пра гэта. Амаль у кожнай сям'і ёсць людзі, якія ваявалі, аддалі свае жыцці на полі бою. На жаль, зараз гісторыя перапісваецца. Некаторыя маладыя людзі ўвогуле не ведаюць, хто перамог і хто выратаваў свет ад фашызму. І тое, што такі музей будзе ў нас, у Беларусі, і ён сучасны, знаходзіцца ў самых цэнтры Мінска, дарогага кашце. Такіх, здаецца, ў апошні час ніхто не стварае, бо гэта было даўно, а многія кажуць, што ўжо і не патрэбна. А я лічу, што патрэбна: гэта наша памяць, наша гісторыя, наша чалавечнасць і павага да тых, хто аддаў жыццё за Перамогу, за наша вызваленне.

Артур ЗЕЛЬСкі, дырэктар мемарыяльнага комплексу «Хатынь»:

Музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны мне запомніўся падчас майго першага яго наведвання. Гэта было ў дзяцінстве, дзесьці ў 1975 годзе. Памятаю, што гэты паход пакінуў вялікае ўражанне. Калі мы вярнуліся дахаты, я зрабіў малюнак, на якім адлюстраваны эканаты, што найбольш запомніліся. Ужо няма ні дзеда, ні бацькі, а гэты ўспамін жыве і сёння. У новым музеі мне хацелася б бачыць памяць не толькі аб героях, якіх военачальнікі, выдатныя людзі, а і аб тых, хто ўдзельнічаў у гэтай вайне. Калі я прывяду ў музей свайго сына, я хацеў бы паказаць яму на якім-небудзь інтэрактыўным экране прозвішчы людзей, якія ўдзельнічалі ў вайне, склалі галовы ў імя Перамогі, вышлі ўжо пасля вайны. І каб там я мог паказаць яму прозвішчы сваіх двух дзядоў: маладшага палітрука Васіля Марука, які загінуў пад Масквой, і Арсенія Зельскага, які штурмаваў умацаванні Курляндзіі. Толькі праз сямейны экскурсію, выхаванне ў сям'і можна захаваць памяць аб вайне як аб вялізнай трагедыі ўсіх людзей.



Фота: Рыме Шаршнёвай

Аляксандровіч расказваў і паказаваў, як яго бацька-наборшчык друкаваў падпольную газету «Звязда». Паколькі я больш чым 20 гадоў вылісаю газету і наша школа на працягу дзесяцігоддзя падтрымлівае з рэдакцыйнай сувяззю спадзяюся ўбачыць, што гэтая экспазіцыя «пераахала» і ў новы музей. Добра было б, каб увогуле нейкі куточак, а можа, і цэлы пакой, быў прысвечаны падпольнай «Звяздзе», якая ўнесла вялі ўклад у развіццё партызанскага руху на тэрыторыі Беларусі.

Руслан ЧАРАНКЕВІЧ, курсант 4-га курса агульнавайсковага факультэта Ваеннай акадэміі:

Выдатна, што музей Вялікай Айчыннай вайны адкрываецца ў той час, калі яшчэ жывыя сведкі і ўдзельнікі тых падзей жывыя. Менавіта ветэраны змогуць па вартасці ацаніць, наколькі музейныя экспазіцыі адлюстроўваюць ваенную рэчаіснасць. Вядома, што падобныя ўстановы ствараюцца не дзеля таго, каб дагарадзіць ветэранам. Музей такога кшталту арыентаваны, у першую чаргу, на маладзёжную аўдыторыю, на людзей новага пакалення. Будучыня — за намі. І яна павінна быць светлай, квітнеючай, а не той, якая чакала ўчарашняй школьнікаў у 1941-м. І каб не дапусціць падобнай сітуацыі ў нашай будучыні, мы павінны вучыцца, засвойваць урокі мінулага. І дапаможа ў гэтым апраз музей Вялікай Айчыннай вайны. Добра, калі ў сям'і яшчэ жыве ветэран, які мой дзядуля, які можа мне ўсё раскажаць, патлумачыць. А калі гераічных продкаў ужо няма?.. У такім выпадку варты ісці ў музей, супрацоўнікі якога і раскажуць, і пакажуць, ды яшчэ, дзякуючы сучасным тэхналогіям, прымушаць адчуць тую трагедыю. Для мяне будзе вялікім гонарам наведаць новы музей, дзе я змагу яшчэ раз адчуць гонар за свайго дзеда-франтавіка, беларускі народ, родную краіну.

Вераніка КАНЮТА.

Дарэчы, для ўсіх ахвотных музей расчыніць дзверы ўжо 3 ліпеня. Квіток абяздэцка ў 40 тысяч беларускіх рублёў. Школьнікі, навушчэнцы ўстаноў прафэзыхадукацыі, сярэдніх навуковых устаноў і ВНУ дзённаяй формы навування, курсанты і слухачы ваенна-навуковых устаноў будуць мець магчымасць наведаць выставу за паўцэны. Па аўтароў, чытваюць, пятніцах і суботах музей будзе працаваць з 10.00 да 18.00, а да сярэдніх і надзельных — з 11.00 да 19.00. Днём, калі музей для наведальнікаў будзе зачынены, стане панядзелак.

Вераніка КАНЮТА.

## Рыгор ЧУЙКО:

# «ПОСПЕХ НЕМАГЧЫМЫ БЕЗ ІМГНЕННАГА РЭАГАВАННЯ НА ЗАПАТРАБАВАННІ РЫНКУ...»

## ЧАМУ Ё «ЖДАНОВІЧАХ» ЗАНЯЛІСЯ СВАІНАГОДОЎЛЯЙ

Агракамбінат «Ждановічы» з'яўляецца яркім прыкладам штогадовага лідарства ў аграрным сектары краіны. Дзякуючы такім гаспадаркам пераконаваецца ў правільных рашэннях дзяржавы па вызначэнні стратэгіі развіцця сельскагаспадарчай вытворчасці. Відавочна і тое, што ў «Ждановічах» хутка разгучыць на ўсе складанасці і праблемы, што ўзнікаюць у аграрнай прасторы ўвогуле: гэта датчыць і цэнапарадкаванне, і залежнасць вытворчасці ад рынковых павеваў. Дарэчы, калі з'явіцца яшчэ ў зусім нядаўнюю гісторыю, то можна толькі падзівіцца, якім паслядоўным быў шлях фактычна ад аднаго толькі агародніцтва да вытворчасці

збожжа, пасля да мадэрнізацыі, будаўніцтва малочна-тварных фермаў, развіцця малочнай галіны. Узбуйненне гаспадаркі, фарміраванне новай эканамічнай стратэгіі ў «Ждановічах» заўсёды ішло ў супольнасці з высокімі паказчыкамі ў новых напрамках. І гэта ўсё яшчэ таму, што асэнсаваным рашэнням спрыяў выбар лепшага ў тэхналогіі, аптымальнага — у цэнавай палітры, і эфектыўнага планавання эрганамічных, арганізацыйных рашэнняў і практычных дзеянняў. Сёння на парадку дня ў агракамбінаце — свінагадоўля. Пра гэта і іншыя здобыткі апошняга часу мы і гутарым з кіраўніком сельгаспрадпрыемства Рыгорам ЧУЙКО.

— Раней вы абміналі свінагадоўлю...

— Па-першае, за ўсё адразу не ўхопіліся. Важна было пацаць і давесці да лагічнага завяршэння, да аптымальнага варыянта працы іншыя напрамкі. Але, папярэючыся за кошт далучэння слабых гаспадарак, беручы на свае плечы затратны ўчасткі, мы, несумненна, разумелі, што патрэбна пастаянны пошук. Усюды цялліцы не пабудуеш. І нават не таму, што не знайсціся б пад гэта грошай. Справа ў іншым — важна і эфектыўна працаваць...

— Дарэчы, калі з'явіцца назва, вы сапраўды далучылі столькі, што адно толькі кіраванне вытворчасцю, відавочна, нельга адладзіць вольна за адразу, за невялікі адрэзак часу...

— Але ж сёння хуткасіні іншы. Мы ўзбуйняемся з 2003 года. Спачатку прынялі гаспадарку імя Калініна Мінскага раёна. Вельмі нам паспрыў сакавікі, 2004 года, Указ Прэзідэнта «Аб некаторых мерах па фінансавым аздараўленні сельскагаспадарчых арганізацый і прыцягненні інвестыцый у сельскагаспадарчую вытворчасць». Тады былі створаны дзейсны механізм пераабсталявання стратных гаспадарак. Гэта літаральна вяртавала сельскую гаспадарку, паспрыла развіццю буйноў аграрна-прамысловай вытворчасці. За гаспадаркаў Калініна далучылі саўгас імя Фрунзэ. Гэта было ў 2005 годзе. З'явіўся




Намеснік начальніка комплексу Ірына Кручкова.

новы вопыт паяднання розных галін вытворчасці, як з'явіўся і вопыт эрганамічнага, арганізацыйнага характару. Без граматычна наладжвання сістэмы зносін, кіравання эканомікай добрага плёну не прынясе. У 2012 далучылі «Заслаўскі» Мінскага раёна. А яшчэ праз год — аграфірму «Світанак». І сёлетна мы забралі частку зямлі КСУП ППЗ «Беларускі». Цяпер у «Ждановічах» — 18275 гектараў. Да агароднін дадавалася вытворчасць збожжа, рапусу, бульбы, цукровых буракоў. Нават ягадамі і садавіной займаемся. Агародніну вырошчваем не толькі ў цяпліцах, але і ў адкрытым грунце.

— Дык, можа быць, гэтага было б і дастаткова?..

— Мець сваё збожжа і не займацца вытворчасцю ялавічыны ці свініны?.. Не, гэта было б проста неразумна. Тым больш што аб'ёмы зробленага дастаткова высокія. Мы прыносім у агульную скарбонку Мінскага раёна больш за 20 працэнтаў збожжа. Агародніны — каля 40 працэнтаў. І, развіваючыся пастаянна ў традыцыйным кірунку агародніцтва, мы ўсё ж вырашылі і малаком заняцца, і вытворчасцю ялавічыны, і да свініны цяпер падышлі. Новыя складанасці, пастаянны клопат пра будаўніцтва, мадэрнізацыю падштурхнулі нас да шматвектарнага развіцця. Вядома, сёння дастаткова складана ўлічваць усё рынковыя фактары. І часам здаецца, што спакойнай было б займацца нечым адным. Але так думаць дазволена, калі толькі сённяшнім днём жыць. Клопат пра перспектывы, жадаеце дасягнуць новага — гэта і разуменне многіх рызык, якія ўзнікаюць у сельскай гаспадарцы, якія нам выдае рынак не толькі ў нашай краіне, але і ўвогуле еўрапейскай, сусветнага рынку сельскагаспадарчай прадукцыі.

Так, пачаўшы займацца свінінай, мы ўключылі шмат сродкаў. Сучасны свінакомплекс у вёсцы Плашава Дзяржынскага раёна розны чынам на 24 тысячы гадоў. Работы па рэалізацыі праекта мы пачалі ў красавіку 2012 года. Зразумела, што без крэдытных і інвестыцыйных сродкаў мы не абшліся. Але ўжо — а калі ж тут часу прай-



Электрамэнтальнікі Дзмітрый Мовік і Віктар Цяртышын вядуць работы на адным з участкаў камбікормавай вытворчасці.

шло — свінакомплекс запуюнены на 18 тысяч гадоў. Толькі за шэсць месяцаў гэтага года рэалізавалі 740 тон прадукцыі. Выручэння сродкі склалі 17,5 мільярда рублёў. Усё пралічана дакладна, перспектывы відавочныя. Мы не проста арыентуемся на запатрабаванасць свініны на рынку, а імкнемся зрабіць вытворчасць дастаткова сучаснай, кожны крок з тэхналагічнага пункту гледжання вывераны. Звычайна рэалізуюцца да 20 тысяч свіней у год. Гэта толькі эканомія на кармах даю да 600 мільянаў рублёў за 6 месяцаў. Палічыце іншыя магчымы эканамічны эфект. Уласная вытворчасць камбікорму дазваляе нам таксама эканоміць у параванні з цаной на камбінаце хлебапрадуктаў 2,1 мільяна рублёў на кожнай тоне.

— Відачы, асноўны прыбыткі вы атрымліваеце ўжо ў 2015 годзе?..

# ХТО ЗАПЛАЦІЦЬ ЗА БЯГУЧЫ РАМОНТ?

■ Камунальныя стасункі

### У жыроўках хутка з'явіцца новыя радкі

Штогод вясной і восенню ЖЭСы праводзяць агляды жыллёвага фонду, у выніку якіх спецыялісты бачаць: там трэба дах падлаць, тут фасад упарадкаваць, а недзе асфальт пакласці... Такім чынам складаецца план па бягучым рамонце на наступны год. Часта бягучы рамонт недаацэньваюць, але ж менавіта ён дазваляе падтрымліваць нашу жыллё ў справным стане да гадзіны «Х» — паста-ноўкі дома на капітальны рамонт.

Зрэшты, не толькі жыллёвыя службы сочаць за станам дамоў, даволі часта ініцыятарамі рамонтных работ выступаюць самі жыхары. Статыстыка сведчыць, што грамадзяне ўсё больш усведамляюць уласную адказнасць за стан свайго жылля і ўсё больш актыўна ўдзельнічаюць у яго належным падтрыманні. Калі ў 2011 годзе ў Мінску было адрамантавана 2299 пад'ездаў, за-трачанаю на гэта суму ў 2,6 млрд рублёў на 52% пакрылі жылцы. У 2012 годзе на 2055 адрамантаваных пад'ездаў было затрачана на 3,9 млрд рублёў, і доля ўдзелу жылцоў складала амаль 63%. Летась з 9,8 млрд рублёў, якія пайшлі на рамонт 2209 пад'ездаў, грамадзяне аплалі больш за 75%. І сёлета з 1542 адрамантаваных пад'ездаў уся суму — а гэта 5,7 млрд рублёў — пакрылі жылцы. Праўда, гэта толькі палова з заплаваных 3,5 тысячы пад'ездаў, але тэндэнцыя відавочная.

Цяпер вельмі шмат актыўных людзей, якія разумеюць, што бягучы рамонт месцаў агульнага карыстання (у прыватнасці, пад'ездаў) павінен праводзіцца з іх долёвым удзелам, — пацярджанае пачынае вытворчага аддзела Мінскай гарадской жыллёвай гаспадаркі Валянціна Грыдзюшка.

Практыка прыцягнення сродкаў жылцоў на рамонт пад'ездаў выкарыстоўваецца ў сталічнай сістэ-

ме ЖКГ з 2001 года, згодна з адпаведным рашэннем Мінгарвыканкама. Больш за тое: паводле новага Жыллёвага кодэкса (які дзейнічае з сакавіка 2013 года), плата за бягучы рамонт вынесена ў асобны артыкул. Дарэчы, не так даўно працэс прыцягнення сродкаў грамадзян па пакупцы што жыллёвым службам даводзіцца весці вялікую тлумачальную работу, арганізоўваць сходы, збіраць подпісы для таго, каб вызначыць аб'ём рамонтных работ і іх фінансаванне.

— З гэтага года жылцы мусяць рабіць рамонт пад'езда цалкам за свае сродкі. ЖЭС бярэ на сябе выдаткі ў выпадку недахопу нейкіх канструктыўных элементаў, або калі цячэ дах ці абдыўвае паверх не па віне жылцоў, — тлумачыць Валянціна Грыдзюшка.

Падобная сістэма апраўдана таксама тым, што і рамонт можа быць розны: проста навяздзенае касметычнага «марафету» ў пад'ездзе ці яго мадэрнізацыя з замянення сваяцільняў, пліткі і г. д. Былі выпадкі, калі для рэспісу пад'ездаў падключалі Акадэмію падап'яў, праўда, вялікага распаўсюджвання гэтая практыка не атрымала. Затое з ініцыятывы жылцоў многія ЖЭСы заахвочваюць да афармлення пад'ездаў дзіцячыя мастацкія студыі. Зрэшты, без усяго гэтага можна абыйсціся. Аднак і для таго, каб прывесці ў парадак адзін пад'езд (без усялякіх мастацкіх «мурдагелістасцяў»), спатрэбіцца ў сярэднім 30 млн рублёў. Але лічба гэтая даволі ўмоўная, бо тут варта ўлічваць не толькі аб'ём работ, але і колькасць паверхаў у пад'ездзе. Паводле заканадаўства, паміж жылцамі гэтая сума размяркоўваецца ў адпаведнасці з плошчай кватэры, аднак канчатковае рашэнне аб памерах аплатаў прымаецца на сходы жылцоў і прадстаўнікоў жыллёвых службаў.

Аднак толькі ўпарадкаваннем пад'ездаў бягучы рамонт не абмяжоўваецца, і агулам сёлета ў сталіцы на яго плануецца патраціць больш за 200 мільярдаў рублёў бюджэтных сродкаў.

На думку Валянціны Грыдзюшкі, з'яўленне документа спросціць

беларусаў «палохалі» з'яўленнем новай графы «бягучы рамонт» у жыроўках. Пакупцы такога радка там няма, і калі ён з'явіцца, спецыялісты адказаць не бярэцца. Цяпер Указам Прэзідэнта акрэслена, што ўважана крывавае да афармлення крывіцы фінансавання бягучага рамонту могуць выступаць сродкі мясцовых бюджэтаў, сродкі ад унясення ўласнікамі, наймальнікамі жыллёвых памяшканняў і членамі арганізацый забудоўшчыкаў пятаў за бягучы рамонт. Віды работ і парадак аплатаў затрат на бягучы рамонт вызначаецца Мінжылкамгасам.

— Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі падтрымала праект пастановы, якая вызначыць віды работ, што будуць уносіцца ў жыроўкі. Ён ужо ўзгоднены з Мінгарвыканкам, цяпер знаходзіцца на экспертызацы ў іншых інстанцыях. Пакупкі жа плата з жылцоў здымаецца толькі на дагаворнай аснове: калі большасць жыхароў згодная, заключаецца дагавор, ЖЭС праводзіць работы, і тады сума ўносіцца ў квітанцыю.

Дзіяна СЕРАДЗЮК



# ПАДАРУНКІ ДЛЯ ЛЮДЗЕЙ

## Па добрай традыцыі, Дзень Незалежнасці ва ўсіх рэгіёнах сустракаем з новымі сацыяльнымі і культурнымі аб'ектамі

### З НАДЗЕЯЙ НА ЖЫЦЦЁ

У Магілёве адкрылася аддзеленне гемадыялізу ў гарадской бальніцы № 1, а таксама сучасная выставачная зала.

Клопат аб здароўі людзей заўсёды на першым месцы. І тое, што ў горадзе з'явіўся такі значны сацыяльны аб'ект, яскравае таму пацвярджэнне, — звярнуўся да прысутных падчас урачыстага адкрыцця аддзлення бальніцы мэр Магілёва Уладзімір Цумаруў.

На стварэнне аддзлення на 6 месцаў, якое зможа абслугоўваць на працягу дня 12 пацыентаў, было выдаткавана больш за 8 мільярдаў рублёў, каля 5 з іх — з гарадскога бюджэту.



Фота БЕЛТА

На сёння ў Магілёве налічваецца больш за 80 чалавек, якія маюць патрэбу ў правядзенні такога лячэння, — адзначыў загадчык аддзлення гемадыялізу гарадской бальніцы №1 Максім САСНІН. — Аддзельнае дзвіночкі «разгрукіць» абласную летасць і зрабіць гэтую працэдuru больш даступнай. Лёгка нагрузка на адзін апарат штучнай ныркі ў Магілёўскай абласной бальніцы складала больш за 900 працэдур гемадыялізу ў год пры норме 600.

Што тычыцца выставачнай залы, то яна насамрэч уражае. Сучаснае асвятленне, вентыляцыя, мультымедыйныя экраны, якасная ахоўная сістэма.

— Мы зможам прымаць самыя разнастайныя выставы, прычым з вельмі дарагімі страхавымі рызыкамі, — запэўніў старшыня Магілёўскага аддзлення Беларускага саюза мастакоў Андрэй ВАРАБ'ЕЎ.

Зала абсталявана па еўрапейскім узоры якасці. Цяпер прадстаўлены Марк Шагал — гэта вельмі каштоўныя творы з калекцыі Белгаспрабэнк. Іх проста не далі б, калі б памяшканне не адпавядала высокім патрабаванням. Гэта фантастычны падарунак для ўсіх мастакоў, культурнай грамадскасці, жыхароў і гасцей горада.

Зала прыстасавана для экспанавання скульптуры, графікі, фатаграфіі, жывапісу. Адначасова тут можа размяшчацца да 60 жывапісных палотнаў і больш за 50 скульптур.

Для зручнасці наведвальнікаў, акрамя ўвахода з вуліцы Болдына, зроблены яшчэ адзін — з боку вуліцы Пяршамайскай. Запрацаваў салон-магазін, дзе можна набыць творы прафесійных мастакоў.

Нэлі ЗІГУЛЯ.

### КАБ ДЗЕЦІ БЫЛІ ЗДОРОВЫМІ

Брэсцкая паліклініка для юных пацыентаў зменіць прапіску.

За апошнія пяць-сем гадоў на Брэсцчыне праведзена вялікая работа па мадэрнізацыі і рэканструкцыі аб'ектаў аховы здароўя. Па-новаму аснашчана і адрамантавана абласная бальніца, узведзены новы аперацыйны блок у гарадской бальніцы хуткай дапамогі, падыкодыцца да завяршэння будаўніцтва хірургічнага корпуса абласнога анкалагічнага дыспансера. Рэканструаваны і мадэрнізаваны ўсе бальніцы райцэнтраў. Праўда, апошнім часам нямагла нараканняў паступала ад бацькоў на нязручнасць абслугоўвання пацыентаў у першай дзіцячай паліклініцы Брэста. Не раз з гэтай нагоды дазваляліся мамы на «прамую лінію» да губернатара.

Паліклініка №1 спраўдзіла была раскідана па горадзе. Яе аддзяленні размяшчаліся ў чатырох розных медыастановах. Такое становішча складала з-за недахопу плошчаў у будынку па вуліцы Халтурына. І вось два гады таму было прынята рашэнне зрабіць паліклініку №1 на базе аднаго з даўгабудуў. Побач з гарадской бальніцай №1 даўно пачыналі ўзводзіць паліклініку, потым аб'ект замарозілі з-за адсутнасці сродкаў. Як паведаміў дырэктар прадпрыемства «УКБ Брэсцкага гарадскога ЖКГ» Міхал БАШКО, з бюджэту на паліклініку выдзелілі 59,8 мільярдаў рублёў. І будаўнічым будэжэтам №8 у сістэмы тэрміны давалі да канца памяшканне, выканалі аддзельныя работы. Завезлі новае абсталяванне, вядзецца яго мантаж. Цяпер і кансультацыі ўрачоў, і ўсе неабходныя абследаванні, а таксама працэдур для юных пацыентаў можна будзе правесці ў адным месцы. Чакаецца, што да 28 ліпеня, дзякуючы Брэста, адчыняць дзверы для наведвальнікаў усё аддзяленні паліклінікі, якая разлічана на 600 візітаў у дзень.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

### ПЕРШЫ САДОК У МЕДЦЭНТРЫ

У новым спальным мікрараёне Віцебска адкрыўся дзіцячы садок.

Асаблівае гэтага садка ў тым, што яго будаўніцтва фінансавалася «на паях» — з бюджэтных сродкаў і за спонсарскія грошы. Некаторыя прадпрыемствы і арганізацыі перадалі ў падарунак мэбля, абсталяванне, бялізну...

Жыхары мікрараёна Медцэнтр, бацькі, у якіх ёсць малыя дзеці, даўно чакалі гэтай падзеі. Ды і, безумоўна, для дзяцей такі садок — лепшы падарунак ад улад.

Алена Грыгор'ева, загадчыца ясляў-садка №112, паказала памяшканні, дзе будуць займацца дзеці, адпачываць, спаць, харчавацца. У садку ёсць басейн, дно якога ўпрыгожана выявай дэльфіна, добрыя залы для спартыўных гульняў, заняткаў музыкай. Уражваюць камп'ютарны клас, гульнявыя. На вуліцы ўсталяваны самыя розныя спартыўныя канструкцыі, арэлі. Нават пясчаныцы зроблены з фантазіяй — у выглядзе дамкоў з кветкавымі дахамі, а горкі — у выглядзе паравозаў...

Як заўважыў адзін з ганаровых гасцей, гэты садок нічым не адрозніваецца ад аналагічных у Германіі і іншых краінах ЕС.

Дашкольная адукацыя адыгрывае вялікую ролю на пачатковых этапах фарміравання інтэлектуальнага патэнцыялу чалавека, — адзначыў падчас адкрыцця старшыня Віцебскага аблвыканкама Аляксандр КОСІНЦ. — Таму мы і далей будзем імкнуцца да таго, каб садкі наведвалі ўсе малыя дзеці не толькі абласнога цэнтра, але і Віцебшчыны ў цэлым.



Фота БЕЛТА

На жаль, аднаго садка ў Медцэнтры, разлічанага на адначасовае знаходжанне 200 выхаванцаў, пакуль мала. Кіраўнік ўпады, безумоўна, у курсе, і зробіць усё магчымае дзеля таго, каб вырашыць праблемнае пытанне.

У Медцэнтры сёння больш за тысячу дашкольнікаў. Таму трэба ўзвесці тут яшчэ як мінімум тры такія садкі, а яшчэ — школу. Тое ж тычыцца і мікрараёна Білева (таксама спальны раён Віцебска. — Аўт.). Будзе весціся будаўніцтва садка і ў віцебскім мікрараёне Поўдзень-7. Новыя падобныя дашкольныя навуцальныя ўстановы з'явіцца таксама ў Наваполацку, Оршы, Аршанскім раёне, — адзначыў Аляксандр Косінец.

Яшчэ адзін садок у тым жа Медцэнтры, калі не будзе праблем з фінансаваннем, можа пачаць работу ўжо ў наступным годзе.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

### ДЫЯГНОСТЫКА НА СУСВЕТНЫМ УЗРОЎНІ

Пасля рэканструкцыі ў Гомелі адкрыўся другі корпус Гомельскай абласной туберкулёзнай клінічнай бальніцы.

У будынку цяпер размяшчаюцца абласная бактэрыялагічная лабараторыя ІІІ узроўню, якая мае самае сучаснае абсталяванне для хуткай мікрабіялагічнай дыягностыкі туберкулёзу, новы аддзел клініка-дыягнастычнай лабараторыі, аптэка і другое фізіятэрапеўтычнае аддзяленне. Адкрыццё корпуса дазволіць забяспечыць больш камфортнае знаходжанне на стаячым лянчэні пацыентаў і значна павялічыць якасць дыягностыкі захворванняў усяго насельніцтва вобласці.

Фінансаванне работ праводзілася за кошт абласнога бюджэту па праграме ЧАЭС. За сем гадоў, пакуль ішла рэканструкцыя, усяго было выдаткавана В16 млрд рублёў. Для абсталявання — яшчэ В14,8 млрд. У межах рэалізацыі міжнароднай тэхнічнай дапамогі ПРААН дадаткова вылучана больш за В800 млн.

У Гомельскім абласным упраўленні аховы здароўя паведамілі, што плануецца ўвесці туберкулёзнае аддзяленне ў Добрушы, а таксама прадоўжыць капітальны рамонт іншых карпусоў Гомельскай абласной туберкулёзнай клінічнай бальніцы.

А ў Калінінвічах адкрылася новая кіназала з тэхналогіяй 3D. У кінатэатры «Сцяг» устаноўлены камплект лічбавага кінапраекцыйнага абсталявання, які не толькі забяспечыць высокую якасць паказу, але і дазволіць глядзець фільмы ў дзень іх сусветнай прэм'еры. Усе работы па ўстаноўцы абсталявання выкананы за ўласныя

сродкі КУП «Гомельвідэпракат», без прыцягнення бюджэтных рэсурсаў, — паведаміў генеральны дырэктар прадпрыемства Аляксандр ЛАЎРЫНЕНКА. Да канца года плануецца завяршыць рэканструкцыю кінатэатра «Радзіма» у Жлобіне, які таксама будзе мець сучаснае кінапраекцыйнае абсталяванне.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

### ДА ЧЭМПІЯНАТАЎ БЕЛАРУСІ ПА ФУТБОЛЕ ГАТОВЫ!

У Слуцку 5 ліпеня адбудзецца ўрачыстая цырымонія адкрыцця адміністрацыйна-бытавога будынка на стадыёне «Гарадскі».

Тут створаны неабходныя ўмовы для спартсменаў: раздзявалы, залы для трэніровак, пакоі для суддзяў, інспектара матча і правядзення допінг-кантролю. Усё гэта дасць магчымасць праводзіць чэмпіянаты Беларусі па футболе і іншыя спаборніцтвы. Гэтай падзеі з неяр-пліскава чакалі як самі футбалісты, так і гарадзяне, паколькі з выходам ФК «Слуцк» у першую лігу матчы праходзілі на стадыёне «Шахцёр» у Салігорску.

Дадам, што ў Слуцку футбол у вялікай пашане. Матчы збіраюць шмат бальшчыкаў: падчас кожнага на трыбунах звычайна больш чым 1000 чалавек. Футбол аб'ядноўвае людзей розных прафесій і сацыяльнага статусу. Акрамя таго, для бальшчыкаў вельмі важнае значэнне мае і пытанне прэстыжу: на спаборніцтвы прыязджаюць прадстаўнікі іншых гарадоў. Адлік сваёй гісторыі стадыён вядзе з 30-х гадоў мінулага стагоддзя, калі мясцовая моладзь на адным з суботнікаў пабудавала ў парку спартыўную пляцоўку.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

### ШКОЛА ФІТНЕСУ ВА «УСХОДЗЕ»

Першы на Гродзеншчыне шматфункцыянальны кінатэатр адчыняе дзверы ў Гродне.

Дзякуючы рэканструкцыі «Усход» цяпер з'яўляецца не проста кінатэатрам у звычайным разуменні, а культурна-спартыўным комплексам. Памяшканне для прагляду фільмаў лёгка трансфармуецца ў рынг для падымнак па розных адзінборствах, а з дапамогай спецыяльнай жалезабетоннай канструкцыі ў будынку можна праводзіць спаборніцтвы нават па цяжкай атлетыцы.

Падчас мадэрнізацыі будынка быў ажыццэўлены адзін з праектаў мадэрнізацыі «100 ідэй для Беларусі» — «Школа фітнесу», інструктарамі тут будуць студэнты. Свае першыя рабочыя месцы ва «Усходзе» атрымаюць старшакурнікі фізкультурных спецыяльнасцяў Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы. Акрамя дзвюх фітнес-залаў, тут ёсць трэнажорная зала, а таксама кавярня, у асартыменце якой будуць карысныя для здароўя кактэйлы і свежа-выціснутыя сокі.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

### КВЕТКІ ДЛЯ СВЯТА

У гэтыя дні святочную палітру Мінска дапоўніла вясліка стракатых клумбаў на беразе Свіслачы.

Побач са старажытнай Нямігай на прасторыні зялёным газоне з'явіліся шматколёрныя пано з летніх кветкаў. Гэту непаўторную жывую экспазіцыю стварылі майстры УП «Зелянібуд» з усіх раёнаў сталіцы і прыся-цілі яе святу 70-годдзя вызвалення Беларусі.

Знешнюю прыгажосць кампазіцыі і дызайнерскія канцэпцыі адзначыць журы Х фестывалю кветкаў.

На адмыслах: такую клумбу прапанаваў у фестывальную калекцыю майстры «Зелянібуд» Маскоўскага раёна (дызайнер Вольга Алясюк); кветкавае пано ад Ленінскага раёна стварала пад кіраўніцтвам староша майстра Вольгі Палякова.

Яўген ПЯСЕЦКІ, фота аўтара.



### ■ На памежжы культур

# ПАЗУМЕННЕ ТРЭБА ШУКАЦЬ РАЗАМ

## Фестываль «Славянскае адзінства-2014» змяніў фармат, але ж сяброўскай пачуцці засталіся ранейшымі

Упершыню за 45 гадоў існавання традыцыйны міжнародны фестываль «Славянскае адзінства-2014» праішоў без прадстаўнікоў Украіны. Аб гэтым шкадавалі ўсе ўдзельнікі ад Беларусі і Расіі.

Дарэчы, большасць простых расіяў увогуле не вераць, што суседзі, сябры і сваякі, якія апынуліся на іншы бок мяжы, не хочуць мець з імі стасункі. Пра тое ж казалі і з вялікай сцэны, усталяванай у цэнтры невялікага прымежнага гарадка Клімава Бранскай вобласці. Старшыня Гомельскага аблвыканкама Уладзімір Дворнік адзначыў, што драматычны падзеі ва Украіне, якія вострым болем адчуваюцца з сэрцы, не дазволілі ёй прыняць удзел у гэтай сустрэчы.

— Мы ж, беларусы і расіяне, упэўнены, што нельга адмяняць свята, якое стала сімвалам дружбы і цесных сваяцкіх сувязяў для жыхароў прыгранічных рэгіёнаў нашых краін. Упэўнены, што ва Украіне знойдуць мірнае выйсце з канфлікту, які зацягнуўся, палітычная сітуацыя стабілізуецца. І праз год мы зборамся ля манумента Дружбы ў традыцыйным складзе. Нахай агульнявы вытокі славян нагадаюць пра тое, наколькі важна быць разам, жыць у міры і згодзе.

Свята пачалося з выканання гімнаў Беларусі, Украіны і Расіі. Малітва аб міры ва Украіне прагучала на літургіі ў мясцовым праваслаўным храме, дзе служылі дзевяць епіскапаў і мітрапалітаў з розных рэгіёнаў. Дарэчы, мітрапаліт Валалакаміскі Іларыён, які ўзначальвае аддзел вонкавых царкоўных сувязяў Маскоўскага патрыярхата, адзначыў, што ад кожнага залежыць будучыня дзяцей і унукаў:

— Калі мы будзем служыць дабру, калі мы будзем любіць адно аднаго, калі мы будзем верыць у Бога і выконваць Яго заповедзі — гэта самае лепшае, што мы можам зрабіць для нашых краін, народаў, дзяцей і будучыні. Пакуты ўкраінскага народа — гэта і нашы пакуты.

У фестывалі «Славянскае адзінства-2014» прынялі ўдзел каля дзевяці тысяч чалавек, былі сярод іх і простыя украінцы, але ж многія імкнуліся не афішчаваць свой удзел у свяце ў расійскім гарадку. Хоць сімваламі ўсіх трых славянскіх народаў прысутнічала паўсюль.

Велізарную цікавасць выклікалі падворкі беларусаў. Наша харчовая прадукцыя ў асаблівай рэкламе ў расіяў патрэбы не мае.

Ірына АСТАШКЕВІЧ, фота аўтара.

Бранская вобласць

# АСТРАМЕЧАВА: ЧАСОПІС НА БУДУЧЫНЮ

## Другі год Брэсцкі райвыканкам выдае раённы краязнаўчы альманах «Астрамечаўскі рукапіс»



Ужо пабачыў свет шосты выпуск. І рубрыкі, і тэматыка па-свойму ўнікальна гісторыка-асветніцкага выдання становяцца добрай традыцыяй у асветленні народнай культуры, этнаграфіі, фальклору, дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва, краязнаўства Прыбужжа. З «Астрамечава і астрамечаўцаў» — пачатак і гэтым разам. У раздзеле — знаёмства з выявамі старадаўніх кніг з бібліятэкі Свята-Міхайлаўскай царквы вёскі Астрамечава. Дадаць бы да ілюстрацый падрабязнае апісанне — гэта не было б гэтаму выпуску сярод навукоўцаў, дасведчаных спецыялістаў. Але і ў такім выглядзе публікацыя выклікае цікавасць, магчыма, некага з ахочых да краязнаўства журналістаў падтурхне да пошуку, наступных артыкулаў ці карэспандэнцыі.

Уражае раздзел «Чароўныя спевы і паданні». Гэтым разам чытач мае магчымасць

пазнаёміцца з народнымі песнямі Прыбужжа. І ўвогуле фальклору ў альманаху, ва ўсіх яго выпусках — самае пачэснае месца. Гэта, відавочна, зусім не выпадкова. Рэдактару і ўкладальніку «Астрамечаўскага рукапісу» ў фарміраванні «партфеля» выданняў у многім аказвае дапамогу навуковы кансультант альманаха — доктар філагалічных навук, прафесар кафедры беларускага літаратуразнаўства Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна Іна Швед. Студэнты пад яе кіраўніцтвам ажыццявілі досыць цікавыя запісы. І няма ніякіх сумненняў, што з часам новыя тамы акадэмічнай серыі «Беларуская народная творчасць» не абдыцца без гэтых запісаў. Іна Швед і сама выступае ў гэтым выпуску — з артыкулам пра святкаванне Вялікадня на Прыбужжы.

Мікола БЕРЛЕЖ.

## УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

**3 июля ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

*От имени коллектива ОАО «Паритетбанк» поздравляем Вас с Днем Независимости Республики Беларусь и великой датой 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне!*

*Мы благодарим Вас за нашу счастливую мирную жизнь, которую Вы отстояли своей храбростью, жертвенностью и любовью к нашей Родине!*

*Мы перед Вами в вечно неоплатном долгу!*

*От всего сердца желаем Вам, Вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой жизненной энергии, счастья на многие годы!*

ОАО «Паритетбанк»

■ Энергетычная бяспека

# НЕ СВЯТЫЯ ГАРШКІ ЛЕПЯЦЬ

### Для корпуса рэактарнай устаноўкі БелАЭС расійскі вытворца прадугледзеў гарантыю тэрмінам 60 гадоў

Атамная электрастанцыя пад Астраўцом актыўна будзецца. Многіх цікавіць: дзе і на якім узроўні ажыццяўляецца выраб корпуса беларускага рэактара і іншага абсталявання для АЭС на расійскіх заводах. Менавіта гэты тэматыцы быў прысвечаны прэс-тур беларускіх журналістаў у расійскі горад Валгадонск, дзе «квэцця галоўнае жалеза» для нашай станцыі.

### Вяртанне страчаных пазіцый

У свой час завод «Атаммаш» у Валгадонску быў самым буйным прадпрыемствам свайго профілю на тэрыторыі былога Саюза. Агульная плошча завода складала 1,7 гектара, дзе толькі вытворчыя плошчы дасягаюць 670 тысяч квадратных метраў. Завод быў створаны для вырабу камплектаў абсталявання рэактарнай устаноўкі атамных станцыяў яшчэ ў 1976 годзе. Практычная магчымасць была разлічана на выпуск васьмі адпаведных камплектаў у год. У сярэдзіне 1980-х гадоў завод выпускаў у год ужо чатыры такія камплекты, калі на прадпрыемстве працавала ажно 27 тысяч чалавек. Потым была катастрофа на ЧАЭС і развал вялікай дзяржавы...

Аднак у новым тысячагоддзі ў Валгадонску зноў пачалі збіраць абсталяванне для «атамкі», расказвае нам дырэктар па вытворчасці філіяла ЗАТ «АЭМ-тэхна-

самае гурма развіццё падзеяў. Напрыклад, калі пад уздзеяннем нейкіх знешніх фактараў спыняецца ахаладжэнне рэактара і ён перагрэецца. Нешта падобнае было на японскай Фукусіме. Тады дно рэактара можа прагарэць і радыеактыўнае рэчыва будзе прапальваць сабе шлях далей ўглыб. Згодна з новым праектам, гэтак рэчыва нікога прапальваць далей яго не будзе, бо трапіць у «пастку расправу». Далей «пастка» зачыняецца, і ў ёй пачынае дзейнічаць уласная сістэма ахаладжэння. Усё, экалагічнай катастрофы няма. А вось на Фукусіме такой «пасткі» не было... Да і ў большасці дзейючых сёння атамных станцыяў яе няма. Чаму? Бо вельмі гэта дорага.

Віталь Шышоў адзначае, што агульная маса канструкцыі складае каля 900 тон. Згодна з тэхналагічным рэгламентам, така прылада абараняе апорныя структуры герметычнай абалонкі ад тэрмамеханічнага ўздзеяння расправы ў выпадку аварыі. Пастка вытрымае тэмпературу, якая можа перавышаць 3,5 тысячы градусаў.



Бітагольня частка пасткі расправы для БелАЭС.

Фота БЕЛТА.

не, наплаўленне і шмат чаго яшчэ. Каб нешта падобнае зрабіць з вялікімі загатоўкамі, неабходна мець адпаведнае спецыяльнае абсталяванне яшчэ большых памераў. Напрыклад, для штампоўкі пэўных вырабаў тут выкарыстоўваецца гідралічны прэс магутнасцю да 15 тысяч тон. Ён такі вялікі і масіўны, што нагадвае трохпавярховы будынак.

### Каб цалкам выключыць верагоднасць мінімальнай недакладнасці пры зборцы абсталявання вялікіх памераў, выкарыстоўваюцца спецкамеры электронай фіксацыі.

Зразумела, што беларускі бок у першую чаргу цікавіць якасць зробленага тут абсталявання. Нам патлумачылі, што ўсе аперацыі і пераходы кантролююцца за тры этапы. Спачатку якасць зробленых работ правярае спецыяліст падраздзялення на вытворчасці, пасля чаго паўторны кантроль ажыццяўляюць спецаксперты дэпартаменту якасці «Расатама». На трэцім этапе гэтую аперацыю кантролююць эксперты ўпаўнаважаных арганізацый.

Каб цалкам выключыць верагоднасць мінімальнай недакладнасці пры зборцы абсталявання вялікіх памераў, выкарыстоўваюцца спецкамеры электронай фіксацыі. У такой камеры якасць зварных швоў кантролюецца метадам рентгенадфектаскапіі.

### Корпус рэактара атрымваем налетэ

Дырэктар па вытворчасці філіяла «Атаммаш» звярнуў увагу на тое, што пляцоўка БелАЭС, дзе адначасова будуцца два энергаблокі, — адна з самых актыўных будуючых сярэд атамных станцыяў. Ён падкрэсліў, што дагаворы на пастаўку складзены такім чынам, што паміж устаноўкай абсталявання ядзернага вострава (у тым ліку карпусоў рэактараў, парагенератараў) на двух энергаблоках зусім невялікі інтэрвал — каля года.

У сувязі з гэтым ужо восенню наступнага года першы корпус рэактара будзе абавязкова пастаўлены на БелАЭС, упэўнена кіраўніцтва завода ў Валгадонску. Сёння элементы корпуса рэактара знаходзяцца ў завяршальнай стадыі вытворчасці. «Планы якасці ўзгоднены, і ўсе прычысловыя тэхнічныя рашэнні выкананы. Праблем з вырабам няма», — канстатаваў Віталь Шышоў.

### Абсталяванне з пажыццёвай гарантыяй

Расійскі вытворца рэактарнай устаноўкі для БелАЭС («Атамэнергмаш») прадугледзеў 60 гадоў гарантыі на гэтак абсталяванне. Прапісаная ў дагаворы гарантыя завода-вытворцы распаўсюджваецца на ўвесь тэрмін службы рэактарнай устаноўкі «Можаце сабе ўявіць, наколькі ўсё сур'ёзна пралічана і эксперыментальна даказана, што абсталяванне будзе бездэфектна працаваць», — адзначыў спецыяліст.

БелАЭС будуецца пры цесным узаемадзеянні беларускіх і расійскіх спецыялістаў. Кожны выраб мае свой цыкл жыцця. Ёсць

свае кантрольныя кропкі. Присутнасць расійскіх спецыялістаў на будучай беларускай атамнай станцыі абавязкова. «Калі ў Валгадонску завяршаецца выраб якога-небудзь абсталявання, туды выклікаюць спецыялістаў з Беларусі, каб яны ўхвалілі яго якасць», — растлумачыў Віталь Шышоў. Напрыклад, пастка расправы па патрабаванні беларускага боку выраблялася з уживаннем плана якасці пры прыцягненні незалежнай ўпаўнаважанай арганізацыі.

Корпус рэактара збіраецца з аб'ёмных металічных загатовак, якія вырабляюцца са спецыяльнай рэактарнай сталі, што не «баіцца» радыяцыі. Века корпуса мае таўшчыню 230 міліметраў. Падлічана, што яно можа вытрымаць вертыкальнае падзенне цяжкага самалёта на корпус рэактара.

Такія сталёвыя загатоўкі Валгадонск атрымлівае з Украіны, дзе іх выплаўляе Краматорскі завод «Энергмашспецсталь». І гэта прадпрыемства ўваходзіць у склад групы кампаній «Атаммаш». Заўваж, што расійская кампанія мае ва ўласнасці 70% акцыяў спецазавода ў Краматорску. Сёння сітуацыя вакол горада складаная, але завод гарантуе паставіць неабходныя загатоўкі для рэактара другога энергаблока Беларускай АЭС у тэрмін.

### Пастка расправы па патрабаванні беларускага боку выраблялася з уживаннем плана якасці пры прыцягненні незалежнай ўпаўнаважанай арганізацыі.

Загатоўкі патрэбны для вырабу века і корпуса рэактара, а таксама для корпуса парагенератара. Цяпер усе яны выплаўляюцца ў знаходзяцца ў Краматорску на апошняй стадыі кантролю. Гаворка ідзе пра дваццаць чатыры загатоўкі для другога энергаблока. Адпаведныя вырабы для першага блока ўжо паступілі на завод «Атаммаш». Кіраўнік расійскага прадпрыемства адзначыў, што прадукцыя завода ў Краматорску ўнікальная, таму і каштуе яна дорага, аднак і якасць там на сапраўды высокім узроўні.

### Нас падтрымлівае МАГАТЭ

Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі (МАГАТЭ) будзе працягваць садзейнічаць не паспяховаму працоўніцтву беларускай атамна-энергетычнай праграмы, паведаміў нядаўна намеснік генеральнага дырэктара МАГАТЭ Алксандр Бычкова.

Ён адзначыў, што МАГАТЭ накіроўвае місіі па заплыце дзяржавы. У Беларусь агенцтва накіроўвала місію, звязаную з вывучэннем інфраструктуры перад пачаткам будаўніцтва АЭС. Дзейнічае яе мела інтэграцыйны характар, і справаздача ўключае рэкамендацыі па многіх кірунках, а ў тым ліку тэхнічныя аспекты, па лініі бяспекі, сістэмы рэгулявання, падрыхтоўкі кадраў і іншыя пытанні. Паводле слоў Алксандра Бычкова, у 2016 годзе плануецца дэталева правярць дзейнасць беларускага органа, які займаецца рэгуляваннем у галіне атамнай энергетыкі, — гэта так званая IRRS (Integrated Regulatory Review Services) місія.

Сяргей КУРКАЧ.  
Мінск—Валгадонск—Мінск.

■ Блізкая ўлада

# СЕМ РАЗОЎ АДМЕРАЙ, ПЕРШ ЧЫМ УКЛАСЦІ ГРОШЫ...

Мадэрнізацыя прамысловасці, стварэнне новых вытворчасцяў павінны абярацца на дакладны бізнес-план і маркетынговыя даследаванні па вывучэнні рынку. Так бы мовіць, трэба сем разоў адмераць, перш чым накіраваць сродкі (і асабліва бюджэтныя) на рэалізацыю інвестыцыйнага праекта. У адказе за гэта не толькі кіраўнікі прадпрыемстваў, але і адпаведныя ўладныя структуры, падкрэсліў старшыня Гродзенскага аблвыканкама Уладзімір Краўцоў у прэс-канферэнцыі для журналістаў мясцовых і рэспубліканскіх СМІ ў Слоніме.



У 2012 годзе на лідскам прадпрыемстве «Конус» завяршылі буіны інвестыцыйны праект, у які ўкладзена 200 мільярдаў рублёў дзяржаўных сродкаў. Аднак мэты (ахова буйнагабарытных металаканструкцыйных метадам гарачага ашывання) пакуль так і не дасягнуты. Прычына — у дапушчальных памылках на стадыі распрацоўкі бізнес-плана праекта, фармальным падыходзе да маркетынговых даследаванняў па вывучэнні рынку. Акрамя таго, значнае ў Камітэце дзяржаўнага кантролю Гродзенскай вобласці, асобныя прадпрыемствы яшчэ на першапачатковым этапе фарміравання планаў мадэрнізацыі неналежащим чынам падыходзяць да разліку патрэбных для гэтага рэсурсаў. Кідаюцца заяўляць аб'ёмы на мадэрнізацыю, а потым высяляюцца, што не хапае і фінансавых сродкаў, і магчымасцяў для іх асваення.

Пры гэтым на Гродзеншчыне няма прыходаў эфектыўнага інвеставання ў выпуск новай прадукцыі. Напрыклад, у Ваўкавыскім ААТ «Беллакт» наладзілі вытворчасць вадкага дзіцячага харчавання і ў выгледзе пасты. На Навагрудскім вінзаводзе рэалізавалі праект па вытворчасці і разліве ў ПЭТ-бутэльку квасу безалкагольных напоў на аснове рысавага грыба. А ў Слоніме на плошчах былога аўтарамонтнага завода паспяхова развіваецца прадпрыемства «БелЭмпласт», чья прадукцыя (профіль ПВХ) ужо запатрабавана не толькі ў нашай краіне, але і ідзе на экспарт. У бліжэйшай перспектыве на гэтым беларускім прадпрыемстве з удзелам замежнага капіталу плануецца ўдваа (да 100 чалавек) павялічыць колькасць рабочых месцаў.

Усім эфектыўным, актуальным праектам будзе аказана дзейнасць падтрымка, значна ў Уладзімір Краўцоў. Прычым гэта тычыцца не толькі эканомікі. Прэс-канферэнцыя праходзіла ў гістарычным будынку былога Народнага дома, гаспадаром якога цяпер з'яўляецца Слоніміскі драматычны тэатр. За сродкі абласной інвестыцыйнай праграмы і раўнаага бюджэту (увогуле каля 22 мільярдаў рублёў) паўразбураны будынак не проста адноўлены з захаваннем гістарычных фрагментаў, а на сучасным узроўні аснашчаны неабходнымі памяшканнямі і абсталяваннем для тэатральнай трупы.

Другое жыццё чакае і Скідзель, які будзе го радам-спадарожнікам абласнога цэнтра. Праект павінен быць падрыхтаваны да канца першага квартала наступнага года. Уладзімір Краўцоў паведаміў, што цяпер уладныя структуры працуюць над канцэпцыйнай развіццё Скідзеля (эканоміка, сацыяльная сфера, будаўніцтва жылля, транспартная інфраструктура) і запраіў усіх зацікаўленых грамадзян выказаць свае думкі і прапановы.

Старшыня аблвыканкама паведаміў, што ставіцца задача павялічыць экспарт сельскагаспадарчай прадукцыі. Магчымасці для гэтага ёсць — у вырабляе яе, і перапрацоўваць. Днямі ў Прынямоні рас-паняцця ўборка азійскіх культур — рапсу і ячменю. Вобласць плануе атрымаць сёлета 1,6 мільёна тон збожжа ў свірнавай вазе, 2 мільёны тон цукровых буркоў. Таксама на парадку дня аграрнікаў і мясцовых органаў улады — павысіць эфектыўнасць работы комплексу, пабудаваных у рамках грамадзянскай праграмы развіцця малочнай галіны, дзяржаўнай мясцаперапрацоўчых прадпрыемстваў. Будзе вырашацца і звязаная з АЧС праблема скарачэння пагаляў свіней. Пастаўлена задача аднавіць у вобласці вытворчасць свініны на узроўні, які быў да нашася года захававання, і будучы заадзейнічаны дзве фермы ў Карэліцкім раёне.

Што ж тычыцца будаўніцтва жылля, то на Гродзеншчыне цяпер няма ніводнага праблемнага дома, які будзецца з перавышэннем нарматыўнага з'мянення. Увогуле запланавана пабудаванне сёлета 660 тысяч квадратных метраў жылля. Пры гэтым вобласць першай у краіне распачала жыллёвае будаўніцтва па сістэме дзяржаўнага заказу, калі будзе УКБ выканкама, а атрымалінык квэтр падоўжаюцца на апошняй стадыі. Тры такія дамы ўжо уведзены ў эксплуатацыю, а увогуле па дзяржаўнаму плануецца пабудаванне 37 шматкватэрных дамоў.

Барыс ПРАКОПЧЫК



Вытворчасць блоку ахоўных труб атамнага рэактара.

Фота БЕЛТА.

логі «Атаммаш» Віталь ШЫШОЎ. Цяпер на прадпрыемстве прадуе каля 2,5 тысячы спецыялістаў, намагаючыся якіх выпускаецца адзін комплект абсталявання для рэактарнай устаноўкі ў год. Завод сёння перажывае сваё другое нараджэнне. Менавіта цяпер на ім збіраецца абсталяванне для рэактарнай устаноўкі нашай Беларускай АЭС. Тут вырабляецца і прылада лакалізацыі расправы актыўнай зоны, аб'ект яе яшчэ называюцца на заводскім слэнгу — «пастка расправы».

Нам пашчасліва прысутнічаць пры правадзены складанай аперацыі па перасоўванні гатовай прылады для канчатковай афарбоўкі і ўпакоўкі. Увогуле, «пастку расправы» для другога энергаблока Беларускай АЭС тут плануецца адгрузіць на транспарціроўку сёлета ў ліпені. Паводле інфармацыі Віталія Шышова, асноўныя буйнагабарытныя вузлы прылады лакалізацыі расправы для другога блока амаль гатовы да транспарціроўкі.

### Сучасны рэактарны «засцерагалінік»

Прычыны дзеяння рэактарнай устаноўкі сучасных АЭС за апошнія 40-50 гадоў практычна не змяніліся. Аднак сталі зусім іншымі падыходы да сістэмы бяспекі. Новы праект «АЭС-2006» (менавіта яго выбралі для БелАЭС) прадугледжвае ў сваёй сістэме

### Якасць зварных швоў кантралюе рэнтген

Пры зборцы корпуса рэактара, парагенератара, пасткі расправы і іншага абсталявання выкарыстоўваюцца даволі буйныя металічныя загатоўкі вагой у дзясяткі ці нават сотні тон. Менавіта тут гэтыя загатоўкі зварваюць, ажыццяўляюць спецадправа-

■ Надвор'е

### ЛЕТНЯЯ ЦЕПЛЯНА ВЕРНЕЦЦА Ў ВЫХАДНЫЯ

Сёння характар надвор'я ў краіне будзе вызначаць зона паніжанага ціску. Пры гэтым халодны атмасферны фронт пачне выцягваць з Беларусі цёплае паветра, а да нас завячца хваля халаднаватых цыклонаў з боку Балтыйскага мора, паведаміла рэдакцыя галоўны сіноптык Рэспубліканскага гідрометцэнтра Мінпрыроды Людміла ПАРАШЧУК.

На тэрыторыі Беларусі на працягу тыдня будучы гаспадарыць актыўныя атмасферныя франты. У сярэдзіне ўдзень месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах чакаюцца навалніцы. Вецер паўночна-заходні ўмераны, пры навалніцах — парываты. Тэмпература паветра ўначы складзе плюс 7-12, удзень — ад 17 цяпла па поўначы да плюс 24 градусаў па поўдні краіны.

Паводле слоў спецыяліста, свежае вільготнае паветра будзе гаспадарыць у нас і 3 ліпеня. Месцамі, пераважна па поўначы краіны, пройдуць кароткачасовыя дажджы і навалніцы. Тэмпература паветра ўначы стане плюс 8-13 градусаў, а удзень — ад 16 да 24 цяпла.

Паводле доўгатэрміновых прагнозаў айчынных спецыялістаў, у выхадныя атмасферныя ціскі пачне павялічвацца, таму ападкаў амаль не будзе. Пацямле. Тэмпература паветра ўначы стане плюс 10-15 градусаў, а удзень паветра прагрэецца да 23-26 цяпла, па поўдні месцамі — да плюс 28 градусаў.  
Сяргей КУРКАЧ.

# ПАЖАР НА КОЛАХ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У апошні час аўтамабілі часта становяцца аб'ектамі падапалы. Гэта можа быць як чыясць ці помста, так і дзіцячае свавольства. Парайць тут можна толькі адно — паркаваць жалезнага каня так, каб ён не перашкаджаў нікому, і не сварыцца з людзьмі.

І зусім невялікі працэнт прыпадае на долю неахайнасці самога кіроўцы. Напрыклад, ён кінуў у салоне непатушаную цыгарэту ці перавозіў у крайні яка лёгка загарэюцца — напрыклад, каністры з паліва.

Немалаважную ролю адыгрывае ўзрост аўтамабіля. Хаця, дзеля аб'ектыўнасці, трэба прызнаць, што з рознай верагоднасцю можа загарэць які навуятка іншамарка, набываць у салоне, так і старадаўнія «жыгулі». Аднак чым аўто старэйшае, тым стан электрыкі і паліўнай сістэмы ў ім горшы, калі, вядома, за ім не сачыць. Адлюструюцца і наступствы сама-тужнага рамонт. Напрыклад, адшоў на паліўны шлангу хамут. Шланг нездарок пераціснуў, паліва пачало капаць на распаленыя дэталі аўтамабіля — вось вам і пажаранебяспечная сітуацыя. Утварыцца яна можа і ў аўто, якое трапіла ў дарожна-транспартнае здарэнне. Жалеза выраўнавалі, але ўвагу на тое, што маглі перацінуцца праводы, парушыцца іх ізаляцыя, не звярнулі...

### ЯК ПРАВІЛЬНА ПАТУШЫЦЬ ПОЛЫМЯ?

Падчас руху трэба звяртаць увагу на любыя старонні нязвыклі пах у салоне аўтамабіля. Напрыклад, вельмі лёгка «ўнохаць» можна ізаляцыю, якая пачала тлечы. У такім выпадку працягваць рухацца далей нельга! Абавязкова высадзіце ўсіх пасажыраў. Пры магчымасці неабходна кіравацца да ўзбочыны, каб не замінаць іншым удзельнікам дарожнага руху. Калі ж па розных прычынах вельмі хутка перастроіцца ў крайні правы рад неамагчыма — спыняйцеся проста ў палазе. Выключце запальванне і пастаўце машыну на ручнік, каб яна не пакацілася.

Рабіць гэта можна тады, калі вы не бачыце якой-лібо полымя. Але перад тым надзець ахоўныя баваўняныя гаспадарчыя пальчаткі. Ні ў

якім разе не карыстайцеся сінтэтычнымі — яны распаляюцца ад высокай тэмпературы ў вас на руках. Адкрываючы капот, не стойце прама перад ім. Бо тым самым вы даяце вольны доступ кіслароду ў зону махнімага гарэння. І таму рызыкуеце атрымаць раптоўны выкід полымя ў твар ці на вопратку. Таму адкрываеце яго з дапамогай маніроўкі, стаячы збоку. Заадно вы прыкрыеце капот ад агню самога сябе.

Калі ж з-пад капоту вырываецца полымя, паднімаць яго нельга. Прыядчыніце яго крыху і збіваеце вогнетушыцелем агонь праз шчыліны. І толькі калі полымя ўжо не відаць, можна паднімаць капот і дапушчаць асобныя ачагі. Калі ж агонь дабраўся да паліўных камунікацый і на дарогу пачало выцякаць паліва — тушыце спачатку яго. Тушыць рухавік, калі яго пастаянна знізу падпальвае паліва, якое гарыць, — як мінімум неапаганя, як максімум — небяспечна. І не расходуеце запас вогнетушыцеля цалкам. Крыху рэчыва пакіньце для кантролю сітуацыі — можа, дзесьці яшчэ праклюнецца язык полымя. Бо калі вы спустошыце да гэтага балон цалкам, то спадзявацца застаецца толькі на дапамогу вадзіцеляў, якія праязджаюць міма.

### НЕ ЭКАНОМЦЕ НА ВОГNETУШЫЦЕЛІ!

Кіроўцы любяць вазіць яго ў самых розных месцах. Псіхалогія гэта чалавека такая, што ў крызіснай сітуацыі ён можа разгубіцца, адразу не ўспомніць, дзе ж ляжыць запавяты вогнетушыцель. А каштоўныя секунды будучы імкліва сыходзіць. Калі апарат ляжыць у багажніку — гэта таксама не выйце. Багажнікі ў некаторых мадэлях аўтамабіляў адкрываюцца кнопкай з салона. Калі ж узніклі праблемы з электраправодкай, ён можа і не адкрыцца. Таму лепш вазіць яго ў салоне, каб ён быў вельмі лёгка даступны. Пры гэтым замацаваць яго, каб ён не спрацаваў ад якога-небудзь неспадзяванага ўдару пры чарговым маневры.

Аднак самае небяспечнае — гэта наяўнасць у аўтамабілі самога вогнетушыцеля. З нашых назіранняў — частка кіроўцаў купляе яго толькі для таго, каб паспяхова праісці тэхзагляд, а то і увогуле пазычае. Нельга і эканоміць на вогнетушыцелях. Танныя маленькі прыгожы апарат

невядома якой вытворчасці можа аказацца ў адказны момант дрэнным памочнікам. Набываецца вогнетушыцель правяранага вытворцы, у якім маса рэчыва складае як мінімум два кілаграмы. Бо ад гэтага паказчыку залежыць лёс вашага аўтамабіля. Справа ў тым, што выклік падраздзялення не дае стапрацэнтнай гарантыі ўратавання транспартнага сродку. У любым выпадку прыбыццё экіпажу зойме некалькі хвілін. За гэты час полымя можа развіцца і перайсці ў салон. Яго, безумоўна, патушаць. Але калі ад аўтамабіля застаецца толькі абгарэлы каркас, то яго застаецца хіба што здаць на металалом...

Цяпер найбольш распаўсюджаны два тыпы вогнетушыцеляў — парашковыя і вуглекіслотныя. У кожнага з іх ёсць свае плюсы і мінусы. Парашковы вогнетушыцель добра ізаوله полымя ад доступу кіслароду. Аднак



калі рэчыва трапіць у салон, вышысціць яго паліва будзе вельмі цяжка. У вуглекіслотнага вогнетушыцеля рэагент мае тэмпературу на выхадзе каля мінус сямідзесяці градусаў. І таму з ім трэба абыходзіцца вельмі асцярожна. Нельга трымацца рукой за раструб ці за металічныя элементы спускавой прылады за вытут жа атрымаецца вельмі моцнае абмаражэнне. І абавязкова вазіце з сабой прыладу для зняцця клем акумулятара. Гэта можа быць як спецыяльны ключ, так і просты ножык. Бо



калі пажар узнікне з-за няспраўнай паводкі, вы лёгка зможаце ўбраць нагрукну ў электрасетцы.

### КАЛІ ЗАМЕСТ БЕНЗАБАКА — ГАЗАВЫ БАЛОН

Сучаснае сертыфікаванае газавое абсталяванне, якое ўсталявалі кваліфікаваныя спецыялісты на легальных станцыях тэхаслугавання, разлічана на выкід паліва праз спецыяльныя клапаны. Таму лічыць, што такое аўто абавязкова ўзарвецца, — памылкова. Магчымасць выбуху ў такім выпадку большая з-за наяўнасці балонаў. Таму ўважліва запамінайце месца, дзе вы іх захоўваеце, — звычайна гэта багажны відзек. Калі полымя пераключылася на вытут жа атрымаецца ад палаючага аўто, бо выбух з непрадказальнымі наступствамі можа адбыцца ў любую секунду. Радыус небяспечнай зоны складае прыкладна 15-20 метраў, гэта

крыху больш, чым калі гарыць аўто з рухавіком на вадкім паліве.

Калі ж полымя патушыць самому не удалося, адзінае, што застаецца, — тэлефанаваць у службу выратавання. За час, пакуль будзе ехаць падраздзяленне, пастарайцеся ўратаваць аўтамабіль, прыпаркаваны побач, у небяспечнай зоне. Калі не атрымаецца адкаціць іх ўбок, — проста абыяцце вадой. Але ні ў якім разе не трэба гройстваваць — скажаць за руль палаючага аўто і спрабаваць адганаць яго на бяспечную адлегласць. Бо ў салоне машыны вельмі шмат сінтэтыкі, якая пры гарэнні пачынае выкідаць у паветра атрутныя рэчывы, канцэнтрацыя якіх імкліва павялічваецца.

Калі сітуацыя выйшла з-пад кантролю, лепш страціць у полымі аўтамабіль і паперы, чым жыццё. Дакументы можна аднавіць, на другі аўтамабіль можна сабраць грошы. Новае жыццё не купіш нідзе...

Валяр'ян ШКЛЕННІК.  
Фота з архіва Рэспубліканскага атрада спецыяльнага прызначэння.



■ Простая мова

# ПАМІЖ РАЕМ І... РАЕМ

«Не трэба збіраць грошы на адзенне і ўпрыгажэнні, трэба — на падарожжы. Бо калі ты ідзеш па Парыжы, якая розніца, колькі гадоў тваім кедам?»

**Прыгожая думка, праўда?**  
**Паспрабавала ўявіць: Луур, сабор Парыжскай Божай маці, Елісейскія палі, палацы, масты... І некага там — у стаптаных кедах...**  
**Падумала, што нядробяж гэта — непаважліва. А калі трапіла сама...**  
**Не, не дурны хтось казаў, што не трэба збіраць грошы на адзенне і ўпрыгажэнні...**  
**Яшчэ і таму, што Парыж тады можна проста не ўбачыць.**

**МАЛІТВАМІ ДЗІЦЯЦІ**

Парадокс: у маладосці вельмі шмат хто не хоча дзцяцей, затое ў старасці ці не кожны прагне ўнукаў.  
 Да Мацвееўны іх не часта прывозілі: гаспадарка ў той, безліч спраў, а найгорай — хвароб.  
 ...Таму — яна аперацыю якраз перанесла — сілы зусім не было.  
 — Неяк нядобра мне, — прызналася ўнучцы. — Я трохі паліяжы, а ты во на — памалой.

Дзіця ўзяло алouкі, пайшло ў спальню, а праз хвіліну-другую вярнулася.  
 — Бабуля, — таямніча абвясціла яно, — ты хутка паправішся.  
 — Адкуль, дзіцятка, ты ведаеш?  
 — А я ж да Божачкі сядзіла... Ручкі перад імі зляжыла — вость так! — папрасіла: «Божа, дапамажы маёй бабульчы паправіцца! Зрабі, каб яна пажыла яшчэ!»...  
 І Бог, што не дазіўна, пачуў? Бо жыве бабулечка — ужо дванаццаці год!

**ЧАС**

...Вучняў малодшых класаў на вечары сустрэч з выпускнікамі тады не пускілі. Значыць, мы былі ў старэйшых. Сядзелі (як звычай баць) у трэцім радзе — ва ўсе вочы глядзелі на сцэну, бо менавіта ж адтуль прамаўлялі вядучыя і дырэктар школы, гучалі песні і падзякі ад выпускнікоў, пераважна нядаўніх.  
 Але ж даўня была таксама: слова далі выпускніцы, якая скончыла школу... 30 (!?) гадоў таму!  
 Першая думка: «І што — яна дагэтуль жывая?»

Дзіцячы розум! На дарослы — 17 гадоў на час выпуску плюс 30 пасля — гэта ўсяго 47. Маладая жанчына!  
 ...Адна з калыханак каза, што час нашага жыцця спачатку ідзе, потым — ляжыць, а нарэшце — падае.  
 Трэба разумець, імчыць? З хуткасцю падзення?

**НЕ ПРА ХВОСТ**

...«Добры дзень! Мне завучь Каця. Я буду вашым гідам», — пращачыталася малападая дзюўчынёчка, махнуўшы даўгаватым блявым хвостыкам.

■ Ліст у змар

## І ТУТ АДНО АКНО, І ТАМ, АЛЕ ПРАЦУЮЦЬ ЯНЫ ПА-РОЗНАМУ

З вялікай павагай я стаўлюся да работы мясцовых улад, да ідэі «аднаго акна». Думаў, што цяпер, з яго адкрыццём, усе пытанні вырашаюцца апэратыўна, без лішніх «блуканняў» па кабінэтах. А высветлілася...  
 Добры ўрадакж клубніц вырас на маім садовым участку: забеспечыў і сябе, і блізкіх. Лішняя вырашылі прадаць на рынку. Для гэтага, казалі, патрэбна даведка. Звярнуўся ў «адно акно» Аршанскага райвыканкама. Прад’явіў там пашпарт і пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі зямельнага ўчастка. Мне выдалі бланк заявы, казалі, каб усё запоўніў, падпісаў у старшыні і заверыў пячаткай садаводчага таварыства, затым з пасведчаннем аб дзяржаўнай рэгістрацыі зняў ксеракопію і ўсе гэтыя дакументы падаў у тое ж «акно». А ўжо яно тады дасць мне патрэбную даведку. Пытаю, калі ж гэта будзе? Кажуць, праз тры дні пасля 14 гадзін.

■ Крымінал

## ЗА ЖЫЛЛЁВЫЯ МАХІНАЦЫІ ЧЫНОЎНІК «СЕУ» НА 5 ГАДОЎ

Была пастаўлена кропка ў гучнай крымінальнай справе па абвінавачванні былога намесніка старшыні Мінскага райвыканкама за вырашэнне жылёвага пытання шляхам злoўжывання службовымі паўнамоцтвамі і перавышэнне ўлады. Падрабязнасці гэтай справы паведаміла старшы оперунаважаны па асабліва важных справах ГУБЭЗ МУС Вераніка ПАСМЕЦЬВЕА.

У поле зроку супрацоўніка Галоўнага ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі чыноўнік трапіў яшчэ ў пачатку 2013 года. Аператыўнікі высветлілі, што злaмыснік злoўжываў службовымі паўнамоцтвамі ў інтарэсах трэціх асоб, якім незаконна выдзелілі зямельныя ўчасткі на тэрыторыі Бараўлянскага сельвыканкама. Тады ён курыраваў дзейнасць службы і арганізацыі, якія ўваходзяць у склад жылёва-камунальнай гаспадаркі Мінскага раёна, у тым ліку і аддзела ЖКГ Мінскага райвыканкама.  
 Падчас праверкі стала вядома, што да былога намесніка старшыні Мінскага райвыканкама ў 2010 годзе звярнуліся знаёмыя з просьбай набыць ва ўласнасць зямельныя ўчасткі ў раёне. Тады чыноўнік даў указанне двум сваім падначаленым, якія мелі патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, аформіць на сябе зямельныя ўчасткі ў вёсцы Драздова

Зрэшты, не, хвілін праз пяць высветлілася, што хвосцікаў насамрэч два (неяк неўпрыкмет, пакуль мы, турысты, глядзелі па баках, той адзін «раздваіўся»)! Потым — і гэтак жа незаўважна — заплелі ў коску, распеліся і рассыпаўся па плячах, сінім «крабікам» сабраўся ля вушка, завязаўся гулькай на макаўчы...  
 Карацей, нашу «гідшу» мала было слухаць, — на яе трэба было глядзець, бо кожны раз яна мянялася, выглядала неяк па-новаму...  
 Япюныці кажучы, што жанчына павінна быць рознай. Што датычыцца знешнасці, з доўгімі валасамі гэта прасцей. Са стрыжкай — куды складаней.

## АДЗІН ДЗЕНЬ З ЖЫЦЦЯ ЖАНЧЫНЫ

Пачалася ўсё з таго, што раніцай, падвоячы жонку на працу, муж сказаў, што ў яе парваліся калготы.  
 Насамрэч на іх не дзірка была і нават не стрэлка — невялікая зусім зацяжка, але ж калі ён заўважыў...  
 Значыць, трэба такі збочыць у крану, выбраць новыя, тэрмінова пераадзець. І затым — гэта як закон — уважліва паглядзець, ці прыгожа ж ёй, ці пасуючы... Да калгот у Волі прэтанэйны не з’явілася — угадала і з памерам, і з колерам, а вость да тупляў!...

Яна ведала, што абцасы ў іх трохі абадраныя. Але ж раней гэта ў вочы не кідалася. Не тое што цяпер — на «фоне» новых калгот... «Трэба купіць сабе тупль», — падумала жанчына і вярнулася ў крану. А ўжо там, на адной з паліц...  
 Туплі былі... чырвоныя. Такіх вость яна ніколі не мела (хвіа, можа, у дзяцінстве?!). Да таго ж стаялі яны ў яе памеры, можа сказаць, нічога не важылі і неяк самі прасіліся на ногі... Нават не адны: тут жа, побач, да іх прадавалася сумачка — гэтка ж чырвоная...  
 Гуляць дык гуляць! Купіла, прыбралася, зноў паглядзела ў люстэрка. Тое, што ўбачыла там, зольшлага ёй падабалася, нават вельмі, але... Не хапала нейкай драбязы — пажадна яркай, на шыі.

У сваёй заяве, як і патрабавалі, я пазначыў, якая плошча ў мяне пад ягнідкамі і колькі я прадам клубніц.  
 Хацеў заадно паклапаціцца аб продажы магчымых лішкаў бульбы, але мяне спынілі: маўляў, тады тое і будзе... Значыць, потым зноў дзевяццацца звяртацца па даведку.  
 І тут вость што цікава: наша садаводчае таварыства размешчана на землях двух раёнаў. І тыя садаводы, што адносяцца да Дубровенскага раёна, у сваім выканкаме даведку атрымліваюць адразу. Чаму ж тады мы так?...

Хацеў зайсці да якога-небудзь начальніка і папытацца. Але на ўваходзе дзяжурны міліцыянер, спытаў: «Куды ідзеш? Да каго? Па якім пытанні?».  
 Падумаў, пакуль буду ўсім расказваць, клубніцы дакладна прадуць.  
**Васіль Сінічэвіч КАБАЧЭЎСКІ,**  
*г. Орша*

■ Крымінал

Галоўнае ўпраўленне па расследаванні злачынстваў у сферы арганізаванай злачыннасці і карупцыі Следчага камітэта прад’явіла злaмысніку па гэтай крымінальнай справе абвінавачанне ў злoўжыванні службовымі паўнамоцтвамі, перавышэнні ўлады і службовых паўнамоцтваў, якія ён здзейсніў з карыслівай зацікаўленасці.  
 Судом горада Жодзіна былы намеснік старшыні Мінскага райвыканкама за здзяйсненне вышэйзгаданых злачынстваў быў прысуджаны да 5 гадоў пазбавлення волі з канфіскацыяй маёмасці і пазбаўленнем права займацца пэўнай дзейнасцю. У даход дзяржавы будуць вернуць незаконна выдзеленыя два зямельныя ўчасткі і службовая кватэра.  
 Ці змогуць аднавіць свае правы і зноў стаць жыллёвымі «чаргавікам» падначаленыя былога чыноўніка, якіх ён увёў у зман, пакуль застаецца пытаннем. Нагадаю, што ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам маючы патрэбу грамадзянін можа атрымаць зямельны ўчастак згодна чаргавасці толькі адзін раз, а ў далейшым яго можна толькі купіць у фізічнай асобы або з аўкцыёну, і ўжо зусім па іншай цэне.  
**Сяргей КУРКАЧ**

Тры крамкі абышла, але шалік такі адшукала! Папрасіла прадавачку, каб тая завязала ёй (цяпер столькі нава-модных «вузлоў»!)... Дзюўчына — з драгою душой: і гэтак паспрабавала, і так... А заадно і як бы між іншым уго-лас заўважыла, што шалічак — проста «суперскі», што пасуе ён і да сумачкі, і да тупель, а вость да старога шэра-га джэмпера — мякка кажучы, не зусім...  
 «Бо колькі ж яго можна насіць? — глядзячы ў люстэрка, уздыгнула Вольга. — І спадніцу вость гэтую?»  
 Грошай крыху яшчэ заставалася, таму жанчына рушыла далей — на пошuku новай спадніцы. Можа, нават чорнай?  
 У яе памеры чорных, як ні дзіўна, не было. Яна ўбачыла светлую, летнюю... І там жа ў тон ёй — проста «абалдзённю» кодфатку: з доўгімі рукаўцамі, з прырыт-лы ўставачкай... Праўда, уставачка была якраз на грудзях, а ліфчына на ёй быў цёмны... Прышлося купіць новы...  
 Дадому увечары яна ехала адна і ва ўсім навуточкім.

Па дарозе з усмешкай думала, як яе прыме муж: ці будзе, напрыклад, калі-небудзь яшчэ рабіць ёй заўвагі — након-ты тых жа калгот?  
**СЦЕРАЖЫСЯ АУТАМАБІЛЯ!**  
 Горад. Дом. Крым... А ўжо потым з расчыненых дзвярэй пад’езда выхо-дзіць...  
 Трэба разумець, сям’я? Маладзін-ка, яе муж, сын, што трывае бацьку за палец... Бо маці не да малаго: яна — крыччыць. Крыччыць па-бабску гучна, істэрычна, як у самым дрэнным кіно: маўляў, колькі ж ён будзе піць яе кроў?! І дакуль ёй цярэць яго здэсці?!  
 Муж панура маўчыць.  
 Хлопчык — таксама. Ён да гэтых разо-моў, мусіць, прывык і ўжо нават не зва-жае: круціць галоўку, паірае навокал, цягне бацьку ісці. А той і сам бы рады не чуць гэтай звязі, а тым больш на дварэ, пры сведаках...  
 — Ты пайшла ты, — кідае жончы.  
 І яна не маўчыць. Заклучная фраза (на ўсё двор):  
 — Ты мне усё жыццё (макка скажам) абгадзіў!...

Пасля гэтага сужэнцы ідуць да ма-шыны — садзяцца, гучна пляюць дзвер-цамі, іх зачыняючы (у той жонкі, дарэчы, новая «Мазда». Сын. Муж. Напэўна ж, праца, кватэра... І ўсё гэта — не жы-цё?), заводзяць рухавікі, з’яджаюць — на аўто, на нервах...  
 Як далёка — не скажа ніхто.

## КОЛА

«Ці ўспамінала ты мяне, Калі я доўга быў далёка? Хоць у яндзелю, Хоць у сне Ці ўспамінала ты мяне З пяшчотай і журбою лёгкай?..»  
 Чужыя радкі, але кніга (сапраўднай паззіі!) была маёй. Чытала — нешта двойчы і тройчы, цытавала іншым... Пакуль адна з тых іншых не папрасіла: «А можна мне пачытаць?». Вядома ж, дала, не адмовіла, бо як гэта можна — вость такім не дзятліцца?!  
 Дзюўчына ўзяла. І, што вельмі шкада, аддаць забылася...  
 Надоечы той самы зборнік Генадзя Бураўкіна (светлай памяці!) знайшла ў «Букнінсе»! Купіла яшчэ раз. Чытаю, цытую...

Пакуль зноў (ну напэўна ж!) не папро-сціць хто пачытаць.  
**ДОСВЕД**  
 Вуліца Замкавая вядзе... Ну вядома ж, да замка, Віленская — у Вільню, Пад-лесная, Падгорная, Крынічная, Базар-ная — нават казаць не трэба, куды!...  
 Паводле гэтай логікі, вуліцу, дзе ста-ўі іх дом, варта б назваць Балотнай, бо яно за хлявамі было, за ровам...  
 Хадзіць туды (нават глядзячы у той бок!) дзедзім, вядома ж, забаранялася, але... Чаго не волна, таго і карціць: неяк яны пайшлі. Горш за тое, пастаяўшы на беразе, нешта згледзелі ўнізе — захаце-лі спусціцца. Лідка рушыла першай і тут жа, паслізнуўшыся, «з’ехала» на дно.  
 Сяброўцы б закрычаць, паклікаць на падмогу, яна ж — наадварот: спужала-ся, што абедзвюм тады мала не пада-сца, кудыя пабегла дамоў і нікому нічога не сказала.  
 Лідка засталася адна, удосталь на-раўнася. А тады (мусіць, зразумеўшы, што дапамогі чакаць не варта) стала ратавацца сама. Яна — гадкі з чатыры было — пайшла па балоце, па вадзе...  
 Як доўга тэпала, ужо не ў памяці. Факт, што знайшла ўсё ж месца, дзе можна было ўхапіцца за кусты, вылеці ці на бераг.

«З таго «паходу» ўжо дзсяцігоддзі праішлі, мянома сказаць, жыццё. І ча-го толькі ў ім не было!.. Што да канаў — дык усіх памераў: і па шырыні, і па глыбіні, і па даўжыні. З некаторых, зда-валася, ужо не выбрацца! І нехта, ма-гчыма, здаўся б. Яна — не.

Магчыма, таму, што досвед быў? Што кожны раз яна ўзгадала тую, са-му першую сваю канаву — паўз вуліцу, якую ніколі не звалі Балотнай.

## НЕ ЗА СЛЭЗЫ...

Рыгоравіч хварэе... Кажуць, даўно, кажучы невывелчна, кажучы, што заста-лося яму нямшат, бо ўжо дужа страш-ны.  
 А быў — і, здаецца, зусім нядаўна! — прыгожым, вясёлым, закаханым... Да знаёмай у прымы прыйшоў, па-кі-нуўшы жонку...  
 Тая на мяжы адчаю, мусіць, была, бо ўсё хацела яго спыніць, неяк упра-сіць, каб не кідаў дзцяцей, але слоў не знаходзіла. А таму штовечар прыходзі-ла да дзвярэй разлучніцы і штовечар плакала.  
 ...«Не за слэзы ли, что лила, Его женщина прокляла?»

## ПАМІЖ РАЕМ І... РАЕМ

Добраму чалавечку добра і ў запеч-ку, а як благаце — блага і на куце.  
 Леў Пятровіч, што не дзіва, любіць пятніцу. Бо якраз тады, у пятніцу, яго жонка ходзіць на рынак, на два дні набі-рае прадуктаў і смачнае штос гатуе.  
 Ён пасля працы на машыне зязяджае дамоў, і ўжо разам яны кацяць у вёску. Там у іх невялікі дагледжаны дамок — з садам, агародам, пчалыніком, майстэр-няй, там — найлепшы сябар-сусед, які рыхтуе лазню.  
 Пасля яе — завядзёнка — яны доўга сядзяць пад шатамі вербаў: вячэраць, да паўночнага гамонця. Каб на ранні... сустрэцца зноў: нешта разам рабіць (не так важна што, на чым падворку), «ад-сочваць» рост буслянцяў, агурку-памі-дораў, п’янец ад паху сена і раз-пораз цяжка ўздыхаць: «Ну ці не рай той? Рай! Жыў і жыў бы!».

Што галоўнае — Льва Пятровіча анішто не гоніць: жонка год як на пенсіі, ён — два... Маглі б заставацца, але...  
 Але панядзелак ён любіць таксама! Бо тады, на досвітку, трэба спяшацца на працу. І яшчэ за вярсту ад яе з некім вітацця-рукацця, адказваць на пытанні, прызначаць сустрэчы... А ўжо потым, на месцы... Людзі — цугам ідуць! Бо веда-юць яго, бо паважаюць (можа, нават лю-бяць?), бо ён тут — дока, ён, што назы-ваюцца, сабаку з’еў: любімаў у яго праца, любімы калектыў... Хвіа ж гэта не рай?  
 ...Вость так і жыве — між адным і дру-гім, пакуль... не паклічуць у трэці. Той, з якога не вярнешся — ні ў які.

## Валянціна ДОЎНАР

■ Да ведама

## ЯК ЦЯПЕР ДАЕХАЦЬ ДА КУРОРТА?

Беларуская чыгунка па ўзгадненні з Дзяржаўнай адміністрацыяй чыгуначнага транспарту Украіны і ААТ «Расійская чыгунка» змяняе маршрут следавання цягнікоў і бесперасадных вагонаў у зносінах з Красна-дарскім краем. Прычына — сістэматычнае нерыкананне графіка руху цягнікоў і іх значных спазненняў.  
 Гаворка ідзе пра цягнікі, што ідуць па кур-ортах: №46/45 Мінск — Мінеральныя Воды (з Мінска — з 11 ліпеня, з Мінеральных Водаў — з 13 ліпеня); №302/301 Мінск — Адлер (змяненне, адпаведна, з 10 і 12 ліпеня); №390/389 Мінск — Анапа (адпаведна з 13 і 15 ліпеня).  
 Цягнікі пойдучы праз Смаленск, Бранск, Рас-тоў, Паводле інфармацыі прэс-цэнтра Белару-сай чыгункі, з 11 ліпеня: №46/45 Мінск — Мі-неральныя Воды (з перыядычнасцю адзін раз у чатыры дні па цотных чыслах). Адпраўленне з Мінска ў 10.05, прыбыц-цё ў Мінеральныя Воды ў 9.05, адтуль у зваротным напрамку ў 19.54, пры-быццё ў Мінск у 19.32. Час у дарозе складзе 45 гадзін. З 10 ліпеня: №302/301 Мінск — Ад-лер (з перыядычнасцю праз дзень па цотных чыслах). З Мінска цягнік пойдзе ў 10.05, у Адлery будзе ў 11.46. Назад вы-правіцца ў 16.29, у Мін-ску будзе ў 19.32. Час у дарозе — 48 гадзін. З 11 ліпеня: №390/389 Мінск — Анапа (з перыядычнасцю адзін раз у чатыры дні па цотных

чыслах). Адпраўленне цягніка з нашай сталіцы ў 10.05, прыбыццё ў Анапу ў 11.10. Назад цягнік выходзіць у 17.15, прыбывае ў Мінск у 19.32. Час у дарозе складае 47 гадзін.  
 Уво прапрацаваны расклад руху цягнікоў, а продаж празных дакументаў будзе арганізава-ны на працягу бліжэйшых дзён. Беларуская чы-гунка звяртаецца да пасажыраў, якія папярэдне набылі білеты на вышэйназваныя цягнікі: каб выправіцца ў дарогу, трэба накіравацца ў касы чыгуначных вакалаў, дзе грамадзяне змогуць атрымаць грошы (у поўным аб’ёме) за празныя дакументы на адмяненныя цягнікі (без камісійна-й зборав). Тут жа ім прапануюць новыя варыян-ты праезду. Таксама пасажыраў просяць уда-кладняць інфармацыю праз даведачныя службы вакалаў Беларускай чыгункі.



Фота БЕЛТА.

■ Збіраецца на «Купалле»?

Для дастаўкі глядачоў на свята «Купалле» («Александрый збірае сяброў») прызначаюцца дадатковыя цягнікі рэгіянальных ліній эканом-класа зносінамі Орша — Копысь — Орша.  
 Паводле інфармацыі Мінскага аддзялення Беларускай чыгункі, 5 ліпеня цягнік Орша — Ко-пысь адправіцца са станцыі Орша-Цэнтральная ў 12.50, на станцыю Копысь ён прыбудзе ў 13.24. 6 ліпеня цягнік Копысь — Орша выправіцца са станцыі Копысь у 0.52, прыбудзе на станцыю Орша-Цэнтральная ў 1.24, яшчэ адзін састаў выедзе ў 4.12, прыбудзе на станцыю Орша-Цэн-тральная ў 4.45.

■ У Кіеў зноў на аўтобусе

З 1 ліпеня аднаўляецца рух аўтобусаў па маршруце Мінск — Кіеў (Ачакаў).  
 Гаворка ідзе пра аўтобус маркі «МАЗ-251» умяшчальнасцю 44 пасаданчых месцы, які на-лежыць філіялу «Аўтобусны парк № 2» дзяр-жаўнага прадпрыемства «Мінсктранс». З Мінска рэйсы будуць адпраўляцца ад АВ «Цэнтральны» ў 17.30, ад АВ «Усходні» ў 17.50 (з Кіева ў 19.30, з Чарнігава ў 22.50) штодня.

■ На канцэрт — на цягніку

Беларуская чыгунка на час правядзення фестывялю «Славянскі базар у Віцебску» прызначыла цягнік міжрэгіянальных ліній бізнес-класа №712/711, які будзе курсіраваць паміж Мінскам і Віцебскам.  
 Ён будзе выходзіць са сталіцы штодня з 8 па 16 ліпеня. У першы рэйс выправіцца 8 чысла напярэдадні святковых мерапрыемстваў. І ўжо крыху больш чым праз 3,5 гадзіны даставіць пасажыраў у Віцебск.  
 Беларуска чыгунка прадугледзела зручны графік руху цягніка. Ён будзе адпраўляцца са станцыі Мінск-Пасажырскі ў 12.28 і прыбываць у фестывальны горад у 16.01. Паглядзеўшы кан-цэрт, госці «Славянскага базару» на гэтым жа цягніку змогуць з Віцебска выехаць ноччу ў 1.44 дадому і быць у сталіцы раніцай у 7.29.

■ Сяргей РАСОЛЬКА.

НАВІНЫ

ПАМЯТНЫ ЗНАК ГЕНЕРАЛ-МАЁРУ ўстаноўлены на месцы гібелі аднаго з таленавітых палкаводцаў Другой сусветнай вайны Івана Лазарэнка калі чавускай вёскі Халмы.  
 Камандзір 369-й Ка-рачаўскай стралковай дывізіі загінуў на шляху да Магілёва падчас ба-явой аперацыі 25 чэр-веня 1944 года. За гэты бой ён атрымаў званне Героя Савецкага Саюза пасмартно. Пахаваны ў Магілёве, яго імем тут названы вуліца і сквер.  
 Устаноўка «Памятнага знака» на месцы, дзе ён прыняў апошні бой, была ініцыявана роднымі генерал-маёра.  
 — Наш абавязак — захаваць памяць аб тых героях, якія цаной свайго жыцця адстаялі радзіму, — адзначыў пад-час выступлення на ўрачыстай цырымоніі намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкама Валерый МАЛАШКА. — Гэты памятны знак — даніна павагі праслаўленаму генералу і ўсім тым, хто набліжаў Дзень Перамогі. Паводле яго слоў, 3 ліпеня будучы добраўпарадкаваны ўсе 2177 воінскіх пахаванняў і па-мятных знакаў, размешчаных на тэрыторыі Магілёўшчыны.  
 Удзел ва ўрачыстым мітынгу прынялі прадстаўнікі кіраўніч-тва Магілёўскай вобласці, Чавускага райвыканкама, ветэран-скіх арганізацый і сваяк генерал-маёра. Да помніка ўсклалі вянкi і кветкі, і гонар Івана Лазарэнка прагучаў трохразова ружэйны салют.

Нэлi ЗiГУЛЯ. Фота аўтара.

ПАЦЭІ

## НЕЗВЫЧАЙНЫ ГРУЗ

Для калектыву РУП «Беларускае рачное пароходства» перавозка пасажыраў, рачныя экскурсіі, дастаўка такіх грузаў, як шчэбень, цагла, пясок — справа даволі звы-чайная на працягу многіх гадоў. А вость гэты заказ быў асаблівы і патрабаваў павышанай адказнасці.

— Справа ў тым, што адкрытае акцыянернае таварыства «Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод» заакупіла ў Японіі чатыры рэактары ўстаноўкі гідракрэкінгу цяжкіх нафтавых рэшткаў. Гэтыя рэактары былі дастаўлены ў Херсонскі порт па моры і перагружаны на рачныя судны, — расказвае начальнік пароходства Генадзь Цэнцэр.

Кожная з гэтых «штучак» была, як кажучы, ого-го: даўжыня — 51,4 м, шырыня — 7,5 м, вышыня — каля 6 м (з падстаўкай), вага — 793 тоны. Такі груз пароходства яшчэ не перавозіла, а задкача заклучалася ў тым, каб даставіць яго за адзін рэйс на несамарходных баржах. Для выканання задання былі адабраны чатыры вопытныя экіпажы магутных буксірных цеплаходаў з портаў Гомеля і Мазыра, якія і адрправіліся на Дняпро.  
 У складаных умовах (моцныя вятры, вялікая паруснасць грузаў) яны праз некалькі сутак, згодна з графікам, прыбылі з кіеўскага рачнога порта да прычала завода ў раёне вёскі Стрэльск.  
 Рэактары, якія выраблялі для завода на працягу амаль двух гадоў, з’яўляюцца самай дарагой і складанай часткай комплекс-су глыбокай перапрацоўкі цяжкіх нафтавых рэшткаў.

Яго будаўніцтва — найбуйнейшы інвестыцыйны праект Ма-зырскага НПЗ. Рэалізацыя праекта запланавана на 2017 год. Гэта дазволіць прадпрыемству павялічыць глыбіню перапрацоўкі нафты да 89%. Адпаведна, паменшыцца колькасць нізкарэнта-бельных цяжкіх нафтапрадуктаў — такіх, як мазут і гудрон.  
**Уладзімір АНДРЭЎ, Ірына АСТАШКЕВІЧ.**

НА ВЫРАТАВАЛЬНІКА І ПЕНСІЯНЕР БЯЖЫЦЬ

Свякі 73-гадовага пенсіянера патэлефанавалі ў МНС, калі мужчына не вярнуўся дадому з лесу ў Рагачоўскім раёне.  
 На пошuku былі накіраваны 8 чалавек з раённай міліцыі і мясцовага падраздзялення па надзвычайных сітуацыях, прад-стаўнікі лясгаса і мясцовае



# ПОШУК. АБНАЙЛЕННЕ.

# І КЛОПАТ ПРА ВЕТЭРАНАЎ



Прадукцыя, што прынёсла калектыву Слуцкага цукрарафінаднага камбіната годнае званне «Лепшы цукровы завод у Мытным саюзе 2013».

## На Слуцкім цукрарафінадным «Запарожац» зноў памянлі на «Мерседэс»

Прадпрыемства, на якім «Звязда» пабывала напярэдні свята вызвалення, пастаянна на слыху, бо штогод здзіўляе важкімі навацыямі. У шэрагу нядаўніх — пуск уласнай буйной фасавальнай фабрыкі. А яшчэ пачатак будаўніцтва дражджавога заводу сумесна з нямецкай інвестарам. Далучэнне стратнага пладаагародніннага заводу. Тут ажыццёўлены мерапрыемствы па мадэрнізацыі, якія абцяжоча эканомію ў 5 мільянаў (!) еўра ў год. Калектыву — пераможца конкурсу «Лепшы цукровы завод у Мытным саюзе 2013». І гэта ўсё — пра Слуцкі цукрарафінадны камбінат, якім ужо дзесяць гадоў кіруе Мікалай Паўлавіч ПРУДНІК.

Падчас мінулай сустрэчы Мікалай Паўлавіч сказаў словы, што запомніліся:

— Наш калектыву, нашы спецыялісты не адчуваюць сябе адарванымі ад еўрапейскай школы цукраварання: яны бываюць у камандзіроўках на замежных фірмах і кожны раз прывозяць нешта новае. Ёсць такое правіла: перш чым закупіць прагрэсіўнае абсталяванне, ці новую тэхналогію, ці цэплавую схему, нашы людзі выяжджаюць у Еўропу, вывучаюць, як яны працуюць на еўрапейскіх заводах. У сваю чаргу, нас часта наведваюць замежныя госці, якія сведчаць, што слудкі цукар — высокай еўрапейскай якасці, а ўзровень нашых спецыялістаў — цалкам еўрапейскі...

Менавіта такая еўрапейская ва ўсім найлепшым чынам і характарызуе, на наш погляд, жыццё перадавога калектыву. З чым ён сустрэкае вялікае свята ўсяго беларускага народа — 70-ю гадавіну вызвалення, карэспандэнту «Звязды» расказвае адзін з ветэрану вытворчасці, які працуе на камбінате 45 гадоў. Гэта старшыня назіральнага савета акцыянера таваарства Восіп Іосіфавіч ДАПІРА.

— Пачнём, бадай, з найбольш важнага: сезон перапрацоўкі цукровых буркаў ураджаю 2013 года для нашага камбіната выдался ўдалым. Нарыхтавалі і перапрацавалі больш за мільён тон салодкага караня. Прычым перапрацавалі ў аптымальныя тэрміны, бо змэлі адчувальна нарасціць прадукцыйнасць камбіната, і ўсё, што аграрыі вырабілі і ўбраві, перапрацоўваем значна хутчэй.

За той час, што мы з вамі не сустракаліся (а з нашай апошняй сустрэчы прайшоў тры гады), дабавілі тры тысячы тон перапрацоўкі цукровых буркаў у суткі — гэта добры тэмп. І яшчэ. Дабіліся таго, што раннюю нарыхтоўку, якая пачынаецца з 1 верасня, выдзем дакладна па графіку. Буркі ранней нарыхтоўкі не пакідаем на захаванне: яны горш захоўваюцца. Іх перапрацоўку выдзем з калёс — гэта вялікі плюс. А масваю нарыхтоўку пачынаем неўдэ з сярэдзіны кастрычніка, калі сыравіна «ўабралася ў сілу».

У сваёй рабоце памятаем, што кіраўнік дзяржавы ставіць задачу так: гадоўнае — не валывы паказчыкі; важна, каб была рэнтабельнасць вытворчасці і быў прыбытак. З гэтага зыходзілі ў мінулыя гады, прытрымліваемся такога правіла і сёння. Працуем і рэнтабельна, і з прыбыткам.

Летась была надзвычайна цыркурыстая: у сярэднім па выніках сезона атрымалася 17,18%. Годам раней было на 1% менш. А выхад цукру (можна сказаць, асноўны паказчык) — 14,81%, што значна вышэй, чым у напярэднім сезоне. Пры гэтым істотна знізілі расход умоўнага паліва — практычна на 10% да леташняга ўзроўню.

— Калі меркаваць па фактах, то мінулы год быў для камбіната годам рэканструкцыі.

— Нават скажам так: рэканструкцыя, мадэрнізацыя і новага будаўніцтва. У адпаведнасці з інвестыцыйным праектам, заключаным паміж Рэспублікай Беларусь і нямецкай фірмай «Інтарферм», пачалося ўзвядзенне дражджавога заводу магутнасцю 20 тысяч тон прадукцыі ў год. Яго арыентацыйны кошт — 35 мільянаў еўра.

У мінулым годзе перад сезонам перапрацоўкі мы правялі вельмі вялікую рэканструкцыю вытворчых магутнасцяў. Устанавілі ды-



Тая самая новая фасавальная фабрыка з вельмі высокапрадукцыйнымі аўтаматычнымі лініямі, пра якую з такім задавальненнем расказвае старшыня назіральнага савета Восіп Іосіфавіч ДАПІРА (на здымку).

фузійныя апараты нямецкай фірмы ВМА калоннага тыпу прадукцыйнасцю 10 тысяч тон перапрацоўкі сыравіны ў суткі. Фірма — практычна адзіны ў свеце вытворца такога абсталявання, а яно вельмі складанае. Сам апарат 10 метраў у дыяметры і 38 метраў вышыней. Гэта азначае, вышэй за будынак вытворчага корпуса.

Вельмі складаны быў мантаж, але пастараліся, выходзілі і ў дзве, і ў тры змены з тым, каб 1 верасня завод запрацаваў менавіта на гэтым дыфузійным апаратах. І на трэці суткі выйшлі на яго заўлежваю магутнасцю. Што дазволіла заводу павялічыць сярэднясутковую перапрацоўку цукровых буркаў да 8,8 тысячы тон у суткі і адчувальна знізіць страты цукру на самой дыфузійнай устаноўцы.

Акрамя таго, летась выканалі вельмі вялікае мерапрыемства, накіраванае на зніжэнне расхода паліва — цалкам змянілі цэплавую схему заводу з устаноўкай дадаткова двух выпарных апаратаў з паверхняй нагрэву 5 тысяч квадратных метраў кожны і замянілі кажухатрубныя награвальнікі на пластычныя нямецкай фірмы GEA. Работа была праведзена вельмі вялікай: давалася змяніць практычна ўсе трубаправоды і наогул змяніць цэплавую схему камбіната. Але гэта ярка і дало магчымасць на 10 працэнтаў знізіць той расход паліва, пра які я гаварыў вышэй.

Гэтыя два мерапрыемствы ў грашовым выражэнні раўназначныя эканоміі 5 мільянаў еўра ў год. Так што летась мы ўключылі ў мадэрнізацыю вельмі вялікія сродкі — на гэтыя мэты былі накіраваны 252 мільярды беларускіх рублёў. Але пры такой аддачы ад ажыццёўленых мерапрыемстваў зможам

На міжнароднай выставе-кірмашы «Свет прадуктаў» Старадарожскага пладаагародніннага заводу названы лепшым вытворцам у намінацыі «Якасць і натуральнасць».



акупіць гэтыя ўкладанні за 3-4 гады.

Завяршылі будаўніцтва новай фасавальнай фабрыкі магутнасцю 400 тон фасавальнага цукру ў суткі і ўжо з кастрычніка пачалі эксплуатаваць яе ў тэставым рэжыме. А канчатковы ўвод аб'екта ў эксплуатацыю быў ажыццёўлены 5 лютага 2014 года. На фабрыцы працуюць дзве аўтаматычныя фасавальныя лініі, найбольш сучасныя з тых, якія выпускаюцца сёння ў Еўропе. Зразумела, што ўсе вытворчыя працэсы аўтаматызаваныя, кожную лінію абслугоўвае адзін аператар.

Аўтаматыка сама з рулона паперы робіць пакеты, сама насыпае цукар, узаважае яго, сама сябе кантралюе, і ў выпадку недаважання выдзе выбароўку. Фарміруе групуваю ўпакоўку па 10 кілаграмовых пачкаў. Па сістэме транспарцірава гатовая прадукцыя апускаецца ўніз, робат укладае яе на паддон. Паддон абмотваюць поліэтыленавай плёнкі і ў гатовым выглядзе выдаюцца на канвеер. Адтуль пагрузчыкі забіраюць яе на склад. Лініі працуюць стабільна, і мы на іх фасуем у кілаграмовыя пакеты па 250 тон цукру ў суткі.

Запусцілі ў работу лінію прававага цукру, і ў нас ёсць магчымасць выпускаць прасаваны цукар

транспарт. Без яго даволі складана забяспечваць бесперапынную работу такога буйнога прадпрыемства, як Слуцкі цукрарафінадны камбінат. Мы ў суткі іншым разам грузім да паўтары тысячы тон цукру, і работы гэтыя неабходна цалкам механізаваць. Заклучаны кантракт з нямецкай фірмай, і яны павінны прыехаць на дзень, каб абмеркаваць канкрэтныя пытанні мантажу. Зноў жа, устаноўку плануем увесці ў дзеянне да пачатку новага сезона. Тады ўвесь вельзарны аб'ём работ з дапамогай механізмаў забяспечыць адзін аператар.

Я назваў толькі найбольш буйныя праекты. Безумоўна, выдзем і работы, якія звязаны з капітальным рамонтам. Іх даволі многа. Тая ж замена помпавага парка, капітальны рамонт кагатных палёў з устаноўкай больш шырокіх латкоў для падачы цукровых буркаў і гэтак далей. Зрабілі рэканструкцыю нашых буркапрыёмных пунктаў — Клецкага, Цімавіцкага, Асіповіцкага... Павялічылі іх ёмістасць, заасфальтавалі там пляцоўкі, і фактычна ўсе пункты ў стане прымаць па 40 тысяч тон сыравіны адначасовага захоўвання.

Што датычыцца плануемых аб'ёмаў перапрацоўкі ў гэтым годзе, то дзяржаўны заказ — мільён сямдзесят тысяч тон. Пакуль цукровыя буркі на палетках гаспадарак нашай зоны развіваюцца нармальна, і спадзімся, што мы гэтую лічбу нават крыху перавыканаем.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Калі гаварыць пра перспектывы, то таксама плануем у гэтым годзе стабільна выйсці на 9 тысяч тон перапрацоўкі ў суткі, з тым, каб да 2015 года давесці паказчык да 10 тысяч тон. Да слова сказаць, усё, што ў апошні час зроблена па мадэрнізацыі, рабілася з разлікам на 10 тысяч тон перапрацоўкі.

Учынак

Лёшкаў выратавальнік

Школьнік з Маладзечна дапамог першакласніку, які тануў

Вучань 11 класа Маладзечанскай сярэдняй школы №14 Уладзімір Грахоўскі выратаваў першакласніка, які ледзь не патануў у Заходняй Бярэзіне. За гэты высакародны ўчынак старшыня раённай арганізацыі Беларускага рэспубліканскага таварыства выратавання на водах Мікалай Паўлуша ўручыў хлопцу граматы і грашовую прэмію ў прысутнасці школьных сяброў, педагогаў.

У той дзень Уладзімір прыехаў разам з бацькамі на лёшча, што знаходзіцца ў вёсцы Падбярэзь Валожынскага раёна. Мама паспала мяне па неадкладнай справе. На дарозе я сустраў сваіх былых аднакласнікаў, з якімі нейкі час вучыўся ў Падбярэзскай школе. Разгаварыліся. Калі падыходзілі да ракі, пачулі крыкі: «Лёшка ўпаў!» Лёша — наш сусед па лёшчы, закончыў першы клас. У тым месцы над вадой схіляюцца дрэвы з магнутымі каранямі. Дзеці вельмі любяць па іх лазіць. Відаць, малы не утрымаўся і завісаў у вадзе. А можа заблажыўся на бетонных плітках пад дамбай, што перакрывае раку...

На беразе было шмат дзяцей рознага ўзросту, у тым ліку і равеснікі Уладзіміра. Але ніхто не паварушыў пальцам, каб кінуцца да дапамогі хлопчыку. Наадварот, як птым расказалі Уладзіміру, старшыня хлопцы нават смяяліся. Відаць, іх развесяліла тое, што малы купнуўся ў вадзе і назграбна боўтаўся там. Становішча ускладнялася і тым, што моцная плынь зносіла малага да дамбы, а ён нават плаваць не ўмеў, — загадае мой суразмоўца. — Не марудзячы, я ступіў у раку: даў, дайду да малага. Але аказалася, што там глыбока: пры мам росце ў 180 сантыметраў я не адчуў нагамі дна. Давялося плыць дзесяць 7 метраў. Ухапіў Лёшу і паставіў на плітку, а ён зноў завісаў у вадзе. І толькі калі выцягнуў на бераг, сукалоўся. Лёша адкашляўся, на мае пытанні адказаў адвадвата. Дзякуй Богу, дапамога медыкаў не спатрэбілася. Страшна падумаць, што б было, калі б



Мікалай ПАЎЛУША ўручае граматы Уладзіміру ГРАХОЎСКАМУ.

Уладзімір не аказаўся ў той час у тым самым месцы...

— А ты не думаў, што, ратууючы малага, ты рызыкуеш сваім жыццём? — пацікавілася ў хлопца.

— Думаў толькі пра адно: дастаць Лёшу, — адказаў Уладзімір.

— Бацькі, калі даведаліся пра твой ўчынак, не сварыліся: маўляў, навошта палез у вадку, сам жа мог патануць? — дапытвалася.

— Ды я нічога не скажу пра твой выпадок. Але ў вёсцы нічога нельга ўтаіць. Дзеці расказалі сваім матулям, тыя — маёй. Дырэктар школы, дзе вучыцца Лёша, патэлефанаваў дырэктару маёй школы, класны кіраўнік паведаміла ў таварыства выратавання на водах.

— А твая дзючына, відаць, таксама гана-рыцца, што мае такога сябра...

— У мяне пакуль няма дзючыны. Не да гэтага: праходжу тэсціраванне, наперадзе паступленне.

— А куды думаеш паступаць?

— Сакрэт, — сказаў ён, як адразаў.

Адчуваецца, што Уладзімір сапраўды вельмі сціплы, нічога не робіць для паказухі, каб яго хвалілі. Мне таксама давялося з яго літаральна выцягваць кожнае слова.

Дадам, што хлопцёк вучыўся ў ваенна-патрыятычным класе, ды бацькі, Ганна Вячаславаўна і Міхаіл Мікалаевіч, заўсёды вучылі сына быць добрым, спагадлівым, дапамагаць людзям.

Тацяна ЛАЗОВСКАЯ.

Многоквартирный жилой дом по пер. Инструментальному, 11а ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

УП «КАНИМИС» информирует юридических и физических лиц о создании объекта долевого строительства

ЗАСТРОЙЩИК — ЧТУП «КАНИМИС». Зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 3 апреля 2003 года №505, в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100856965. Юридический адрес: г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 27, корп. 2, к. 28. Почтовый адрес: г. Минск, ул. Гвардейская, д. 10, к. 1, телефон/факс +375173060802, +375173060781, режим работы: понедельник—пятница: с 9.00 до 18.00; выходные дни — суббота, воскресенье, обед с 13.00 до 14.00.

свидетельство (удостоверение) №500/973-2252 о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения прав, ограниченный (обременений) на него, свидетельство (удостоверение) №500/973-2253 о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения прав, ограниченный (обременений) на него, расположенных по адресу: г. Минск, пер. Инструментальный, 11а.

Равее реализованные проекты: в настоящее время ведется строительство административного центра в квартале ул. К. Либкнехта и пер. Домашевский в г. Минске и два многоквартирных жилых дома в микрорайоне №1 по проекту жилой застройки в границах улиц Шаранговича — Горьковского — Рафиева в г. Минске.

Экспертное заключение РУП «ГЛАВГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗЫ» от 14.06.2013 года №05-03/4269. Разрешение Инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску №2-206Ж-045/13 от 14.11.2013 г.

Цель строительства — исполнение инвестиционного проекта по договору № 452-Д на реализацию права проектирования и строительства объекта «Многоквартирный жилой дом по пер. Инструментальному, 11а» от 21.12.2012 г. с Минским городским исполнительным комитетом.

Договор строительного подряда № 09/09.2013 от 09.09.2013 г. с ООО «СК-12». Жилой дом расположен в Первомайском районе г. Минска по пер. Инструментальному, 11а на 70 квартир — одноквартирный, двенадцатиквартирный, с подземным гаражом-стоянкой на 35 машино-мест, запроектирован с теплым чердаком, плоской кровлей, с двумя пассажирскими лифтами. Вентиляция в квартирах — естественная. Конструктивная схема здания — монолитный каркас с заполнением пористым минеральным ватным утеплителем.

Нормативная продолжительность строительства Объекта — 12,2 мес., ввод в эксплуатацию — II квартал 2015 года.

Сведения о благоустройстве: Озеленение, устройство дорожных покрытий, благоустройство прилегающей территории. В жилом доме запроектирован автоматизированный теплоточный пункт.

Этажность — 12. Площадь жилого здания — 5883,60 кв.м. Общая площадь квартир — 4804,18 кв.м. Общая площадь гаража-стоянки 1037,66 кв.м.

Всего квартир — 70 квартир, из них для привлекенных к строительству по договорам создания объектов долевого строительства дольщиков — граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий заключения договоров долевого строительства: Однокомнатных общей площадью от 44,76 до 46,04 кв.м. — 2 квартиры. Цена 1 кв.м. — 19 793 340 руб.

Двухкомнатных общей площадью от 65,35 до 65,84 кв.м. — 3 квартиры. Цена 1 кв.м. — 20 778 680 руб. Трехкомнатных общей площадью от 84,57 до 84,99 кв.м. — 2 квартиры. Цена 1 кв.м. — 21 242 530 руб. Все квартиры имеют летние помещения (лоджи). Общее имущество, которое будет находиться в общей долевой собственности дольщиков: Межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, другие места общего пользования, несущие, ограждающие несущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию зданий.

Информацию по объекту долевого строительства и условиям заключения договоров можно получить в офисе УП «КАНИМИС» с 07.07.2014 года по адресу: г. Минск, ул. Гвардейская, 10 — 1А. Телефон/факс: 8(017)3060802, 8(017)3060781 с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Аукцион состоится 04.08.2014 в 10.00 по адресу: 220030, г. Минск, просп. Независимости, 11/1, 2 этаж, конференц-зал.

Организатором аукциона является республиканское унитарное предприятие «Отель «Минск», находящееся по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11.

НА АУКЦИОНЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

- 1. Помещение №326, арендуемой площадью 35,4 кв.м, на третьем этаже изолированного помещения по просп. Независимости, 11, корп. 2-2 (литер В 7/к) в г. Минске; с центральным отоплением, водо- и электроснабжением, телефонизацией; срок аренды — 3 года; начальная цена продажи — 761 100 рублей; размер задатка — 76 100 рублей; целевое использование — размещение офиса; ставка арендной платы за 1 кв.м — 306 000 рублей.

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 07 мая 2009 № 238».

Документы на участие в аукционе принимаются с 02.07.2014 по 01.08.2014 с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11/2, каб. 232. Документы, поданные после 16.00 01.08.2014, не рассматриваются.

Аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене аукционный номер поднимает только один участник аукциона или пока не останется только один участник, предложивший наиболее высокую цену. Аукционист трижды называет цену, по которой продан предмет аукциона, и объявляет о продаже данного предмета аукциона, а также сообщает номер участника аукциона, выигравшего аукцион по данному предмету аукциона (далее — победитель аукциона).

Для участия в аукционе укажите в срок, установленный для приема документов на участие аукционистом, — перечисляет задаток на р/с № 3012000006014 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка — 795, УИП/УИП 100973184, ОКПО 37372251, РУП «Отель «Минск»;

Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица предоставляет доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность данного представителя.

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона (и/или) его победителем (приравненным к нему лицом) в случаях, предусмотренных законодательством, составляет 10 000 000 рублей.

— подает заявление на участие в аукционе; — заключает соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона;

При отсутствии у лица, желающего участвовать в аукционе, текущего (расчетного) счета в учреждении банка, он должен быть открыт до подачи заявления на участие в аукционе и указан в заявлении.

Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допущенному к участию в аукционе, организатор аукциона выдает билет участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано.

Помимо указанных документов: — физическое лицо предоставляет документ, удостоверяющий личность; — индивидуальный предприниматель — копию свидетельства о государственной регистрации; — юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) — копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового ре-

Порядок определения победителя аукциона: торги проводятся в форме открытого аукциона на повышение начальной цены и проводится аукционистом, определяемым организатором аукциона;

Договор аренды по результатам аукциона заключается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. Телефон для справок: (8-017) 209-91-26, (8-017) 209-92-78.

ПОВТОРНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»

24 июля 2014 года проводит 12-ый от 26 июня 2014 года повторный открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности на 13-ом аукционе

Table with 5 columns: Номер лота, Наименование техники, Местонахождение объекта, Начальная цена продажи (бел. руб.), Сумма задатка (бел. руб.).

Условия и порядок проведения аукциона опубликованы в газете «Звязда» от 24.06.14 № 116. Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.

РУП «Белпочта» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ по выбору подрядной строительной организации для выполнения строительно-монтажных работ на объекте: «Устройство узла учета системы отопления и горячего водоснабжения, и автоматического регулирования системы отопления отделения почтовой связи № 75 РУП «Белпочта» по ул. Бачило, 14 в г. Минске».

Процедура переговоров состоится «10» июля 2014 года в 10.00 по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 10. Контакты для получения дополнительной информации: отдел капитального строительства — тел.: 293-55-29, 293-55-28.

Утерянный студенческий билет № 0218546 УО «МГАК» на имя ШЕРБА Павла Ивановича считать недействительным.

Утерянный студенческий билет УО «БНТУ» на имя МАКАРСКОЙ Кристины Анатольевны считать недействительным.

ЗАО «РРБ-Банк» сообщает, что 30 июня 2014 года Правлением ЗАО «РРБ-Банк» (Протокол № 28 от 30.06.2014) утверждена новая редакция Правил организации обслуживания счетов клиентов Банка — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые вступают в силу через пять банковских дней с момента публикации.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

«Строительство многоэтажного жилого дома, со встроенными помещениями общественного назначения и подземной гараж-стоянкой № 10 по генплану в микрорайоне «Каменная Горка-2».

Общество с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Сквич» ИНФОРМИРУЕТ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О СОЗДАНИИ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Информация о Застройщике. ЗАО «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «СКВИЧ» (Закказчик) — ООО «Футбольный клуб «Сквич». Зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 26 ноября 2004 года № 2391 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190583075.

Благоустройство территории: включает подезд к дому, озеленение, пешеходные дорожки, аллеи, устройство детской и взрослой площадки для отдыха, организацию проездов и гостевых автостоянок, а также площадки для хозяйственных нужд с установкой на них оборудования и малых архитектурных форм.

сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания поступают в общую собственность дольщиков.

Цель строительства — ввод в эксплуатацию жилого дома, со встроенными помещениями и подземной гараж-стоянкой № 10 по г/п в микрорайоне «Каменная Горка-2».

— одноквартирные — минимальной общей площадью 45,52 кв.м., — 1 (одна) квартира; максимальной стоимостью 1550 долларов США;

Характеристика встроенных помещений. В жилом доме в секциях 1 и 2 располагаются нежилые помещения общественного назначения. Звукоизоляция между помещениями организована согласно норм.

Объект долевого строительства — многоквартирный жилой дом № 10 по генплану, монолитно-каркасный со стенами из газосиликатных блоков, состоит из пяти 12-16-18-этажных секций, со встроенными помещениями общественного и административного назначения на первом этаже и встроенной пристроенной гараж-стоянкой на 144 машино-места (304-квартирный жилой дом), с техническим подпольем и теплыми техническим чердаком, высота жилых этажей — 2,6 метра. Категория комфортности по шуму — «В». Потолки: монолитно-железобетонные плиты. Стены — блоки из ячеистого бетона; перегородки — кирпичные (из полнотелого и пустотелого керамического кирпича). Полы — железобетонная плита (стяжка). Вентиляция жилых помещений — естественная. Отопление, электричество, водоснабжение, канализация — городские сети с индивидуальными приборами учета.

— двухквартирные — минимальной общей площадью от 78,15 кв.м. — 4 (четыре) квартиры; максимальной стоимостью 1500 долларов США (по акции 1200 долларов США);

Строительство производится при наличии следующих документов: — акт выбора места размещения земельного участка, утвержденного 04 марта 2009 года Председателем Минского городского исполнительного комитета;

Секция оснащена 2 лифтами грузоподъемностью 400 кг и 630 кг и мусоропроводом. Наружная отделка: стены — окраска фасадами красками; утепление, металлические элементы окрашиваются эмалью. Общая площадь квартир — 19999,76 кв. метров. Всего — 304 (триста четыре) квартиры.

— трехкомнатные — минимальной общей площадью 85,79 кв.м. — 20 (двадцать) квартир, максимальной стоимостью 1450 долларов США (по акции 1200 долларов США);

— решение на строительство Минского городского исполнительного комитета № 659 от 17.03.2011 г.; — проектно-сметная документация, прошедшая в установленном порядке государственную экспертизу, заключение РУП «ГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА» по городу Минску № 1667-15/10 от 03.01.2011 г.;

Участок для строительства жилого дома расположен в Фрунзенском районе в городе Минске, система подъездов к проектируемой застройке организована с улиц Проектируемая № 2 — Проектируемая № 4 на застраиваемой территории.

— машино-места в подземной гараж-стоянке стоимостью 19 999 долларов США при 100% оплате, стоимостью 24 000 долларов США с расщоркой до 12 месяцев.

— договор строительного подряда — ИП «ГЕРБЕЛИН-ТОПТРАНС» № СП-42/07/12 от 05.07.2012 года. СЧУП «Монолиттрансстрой» 24-09/13 от 24.09.2013 г.; — выданное органом государственного строительного надзора разрешение на производство строительно-монтажных работ от 30.11.2012 г. (№ 2-208 Ж-029/11).

Оплата производится в эквиваленте в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь, установленном на дату платежа.

Отделка квартир не выполняется. Все квартиры имеют летние помещения (лоджи), окна — из профиля ПВХ. Межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, технические помещения и подвалы, другие места общего пользования, несущие, ограждающие несущие конструкции, механическое, электрическое,

Начало строительства — 2 квартал 2011 года. Нормативная продолжительность строительства жилого дома по г/п №10 — 29,2 месяца.

Наружная отделка: стены — окраска фасадами красками; утепление, металлические элементы окрашиваются эмалью. Общая площадь квартир — 19999,76 кв. метров. Всего — 304 (триста четыре) квартиры.

Участок для строительства жилого дома расположен в Фрунзенском районе в городе Минске, система подъездов к проектируемой застройке организована с улиц Проектируемая № 2 — Проектируемая № 4 на застраиваемой территории.

Предложение, указанное в настоящей Проектной декларации долевого строительства, действует до момента опубликования новой проектной декларации. Подробные сведения об объекте долевого строительства и условия заключения договоров на строительство можно получить по адресу: 220082; г. Минск, ул. Притыцкого, 34, подъезд 4, офис 1, тел. для справок: 8-029-605-09-09, 216-91-44, 216-91-45. Режим работы: понедельник—пятница с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни — суббота, воскресенье.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В БОБУЙСКОМ РАЙОНЕ

Table with 10 columns: Номер лота по порядку, Местоположение земельного участка, Начальная цена (руб.), Размер задатка (руб.), Расходы, связанные с подготовкой аукциона и документация, необходимая для его проведения, Условие проведения аукциона, Характеристика земельного участка, Кадастровый номер, Инженерная и транспортная инфраструктура, Дата проведения аукциона, Последний день приема заявлений.

ПРИМЕЧАНИЕ: Аукцион состоится в 15.30 по адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215-а, 2-й этаж, малый зал заседаний. Заявления принимаются по адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215-а, каб. 62, в рабочие дни с 08.00 до 17.00 с 1-ого дня после публикации извещения в СМИ. Информация о земельных участках по контактным телефонам в г. Бобруйске 71-74-83, 71-74-30.

Для участия в аукционе гражданин Республики Беларусь (лично или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок обязан предоставить следующие документы в комиссию по проведению аукционов: — заявление на участие в аукционе (с указанием кадастрового номера и адреса земельного участка); — заверенную копию платежного поручения о внесении задатка (10% от начальной цены) на расчетный счет Сычковского сельисполкома № 3600712110013 в АСБ «Беларусбанк», филиал 703, код 760, УИП 700045734, код платежа 04901; — представителем гражданина Республики Беларусь — нотариально удостоверенная доверенность; — при подаче документов на участие в аукционе граждане предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Участок для строительства жилого дома расположен в Фрунзенском районе в городе Минске, система подъездов к проектируемой застройке организована с улиц Проектируемая № 2 — Проектируемая № 4 на застраиваемой территории.

Участок для строительства жилого дома расположен в Фрунзенском районе в городе Минске, система подъездов к проектируемой застройке организована с улиц Проектируемая № 2 — Проектируемая № 4 на застраиваемой территории.

Участок для строительства жилого дома расположен в Фрунзенском районе в городе Минске, система подъездов к проектируемой застройке организована с улиц Проектируемая № 2 — Проектируемая № 4 на застраиваемой территории.

Участок для строительства жилого дома расположен в Фрунзенском районе в городе Минске, система подъездов к проектируемой застройке организована с улиц Проектируемая № 2 — Проектируемая № 4 на застраиваемой территории.

Участок для строительства жилого дома расположен в Фрунзенском районе в городе Минске, система подъездов к проектируемой застройке организована с улиц Проектируемая № 2 — Проектируемая № 4 на застраиваемой территории.

Участок для строительства жилого дома расположен в Фрунзенском районе в городе Минске, система подъездов к проектируемой застройке организована с улиц Проектируемая № 2 — Проектируемая № 4 на застраиваемой территории.

Участок для строительства жилого дома расположен в Фрунзенском районе в городе Минске, система подъездов к проектируемой застройке организована с улиц Проектируемая № 2 — Проектируемая № 4 на застраиваемой территории.

Участок для строительства жилого дома расположен в Фрунзенском районе в городе Минске, система подъездов к проектируемой застройке организована с улиц Проектируемая № 2 — Проектируемая № 4 на застраиваемой территории.

Участок для строительства жилого дома расположен в Фрунзенском районе в городе Минске, система подъездов к проектируемой застройке организована с улиц Проектируемая № 2 — Проектируемая № 4 на застраиваемой территории.

Уважаемые акционеры ОАО «Мостоотряд №88»

22 июля 2014 года СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕ СБОРЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «Мостоотряд №88»

Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Промышленная, д. 16, третий этаж, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 1. О выплате дивидендов за 1-2 кварталы 2014 года.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по указанному выше адресу в рабочие дни с 15.00 2014 г. с 13.00 до 16.45 по месту нахождения Общества у председателя наблюдательного совета, а в день собрания — в помещении, где оно будет проводиться — в актовом зале в здании управления на третьем этаже.

Регистрация участников собрания с 15.30 до 15.55 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания — 22 июля 2014 года в 16.00. Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 14 июля 2014 года. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.

УИП 10029744 Наблюдательный совет

Вакол футбола

# Не плач, Мбали!

## Якімі мы запомнім афрыканскія зборныя на мундзіялі?

На гэтым чэмпіянаце свету футбольныя балельшчыкі, напэўна, знайшлі новыя аб'екты для сымпатыі. У Бразіліі шмат зборных сапраўды раскрасіліся ў новым святле — каманды Чылі, Коста-Рыкі, Швейцарыі, ЗША... Зварнулі на сябе ўвагу і дружныя з «чорнага кантынента», Нігерыйцы трэці раз паўтарылі свой рэкорд, выйшаўшы ў плей-оф мундзіялі, а вось алжырцы сёлета дэбютавалі на гэтай стадыі турніру.



Пасля матча з немцамі алжырцы не стрымлівалі эмоцый.

Прайсці далей у афрыканскіх зборных шанцаў было няшмат: у 1/8 фіналу нігерыйцаў чакалі французы (0:2), алжырцаў — немцы (1:2). Але каманды не сталі складаць рукі заўчасна і выдалі баявыя матчы супраць фаварытных чэмпіянатаў. Немцам увогуле спатрэбіліся два экстра-таймы, каб зламаць супраціўленне саперніка. І калі б не фізічная стомленасць алжырцаў, хто ведае, як скончыўся б гэты матч. Але і пасля двух прапушчаных мячоў у свае вароты, калі на нямецкай лаўцы ўжо пачалося святкаванне перамогі, «лісы пустыні», часам у сутаргах, працягвалі змагацца. І свой апошні гол на мундзіялі алжырцы ўсё ж такі забілі. На самай апошняй хвіліне...

На пасляматчавую прэс-канферэнцыю галоўны трэнер зборнай Алжыра не прыйшоў. Па словах саміх гульцоў, Вахід Халілходжыч — сур'ёзны, стойкі баснец — вельмі цяжка ўспрыняў

паражанне сваёй каманды. Ледзь стрымліваў слёзы і Раіс Мбали. Галкіпера афрыканцаў, які на працягу ўсёй сустрэчы выдатна аберігаў свае вароты ад «расстрэлу» немцамі, у выніку назваў лепшым гульцом матча. І такія эмоцыі можна зразумець, бо алжырцы выходзілі на поле не проста «адбываць нумар», а змагацца за перамогу. А ўпусьціць свае шанцы заўжды балюча.

Пасля такога крыўднага паражэння ў Францыі, дзе пражывае шмат выхадцаў з Алжыра, было гарача. Некаторых зачынішчыкаў беспарадкаў нават арыштавалі. Дзе-нідзе пажарным прыйшлося больш за сотню разоў выязджаць для тушэння падпаленых машын і матацыклаў. А ў Марсэлі і Ліёне паліцыя вымушана была пусціць у ход слязісты газ і брандспойты, каб супакоіць раззлаваных футбольных фанатаў.

Абедзве афрыканскія зборныя, якія дайшлі да плей-оф, скончылі выступленне на мундзіялі, але пакінулі пасля сябе прыемнае ўражанне. Нігерыйцы пацвердзілі статус наймацнейшай зборнай свайго кантынента (летас зборная Нігерыі выйграла Кубак афрыканскіх нацый. — Аўт.), а Алжыр прадманастраваў здаровыя амбіцыі, зольныя развіць гэтую каманду ў вельмі небяспечнага саперніка. І тады трымайцеся, фаварыты!

Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ

Наўздагон

# ПАДАРУНКІ ГОРАДУ-ІМЯНІННІКУ

Старажытны Віцебск, у якім тры дні святкавалі 1040-ю гадавіну заснавання горада, атрымаў шмат падарункаў. Сярод іх — першы конны помнік, трамвайны вагон дарэвалюцыйных часоў...

Безумоўна, самым каштоўным падарункам стаў помнік князю Альгерду, які ўсталявалі недалёка ад ратушы. Сімвалічна, што аўтар — мінскі скульптар Сяргей Бандарэнка — быў вучнем знакамітага майстра Заіра Азгура, які родам з Віцебска. Бронзавая скульптура агульнай вагой каля 3,2 т і вышыняй каля 4 м выраблена ў Польшку. Аўтар прызнаўся, што працаваў па 18 гадзін у суткі, каб паспець да юбілею горада.

У некалькіх хвілінах хадзьбы ад помніка на будынку былога політэхнічнага тэхнікума цяпер можна ўбачыць памятную дошку ў гонар Марка Фрадкіна, які там вучыўся. Дошку адкрылі ў гонар 100-й гадавіны з дня нараджэння гэтага знакамітага кампазітара, аўтара шматлікіх папулярных песняў. Сярод іх — «Цячэ Волга», «Дарога на Берлін», «Камсамольцы-дабравольцы», «Павязу цябе я



Віцебскія святочныя парадзі.

ў тундру», «Там, за аблокамі» і іншыя. За свае песні Марк Рыгоравіч Фрадкін быў удастоены звання «Народны арыст СССР», атрымаў Дзяржаўную прэмію СССР. Цяпер у будынку, фасад якога

ўпрыгожвае памятная дошка, знаходзіцца станкаінструментальны каледж.

Лічэ адным падарункам да юбілею абласнога цэнтра стала дакладная копія вагона трамвая канца 1890-х гадоў. Вагон стаў прычальным да таксама рэтрамвайнага, устаноўленага летас каля трамвайнага дэпо. Нагадаю, што менавіта Віцебск стаў адным з першых гарадоў царскай Расіі, дзе з'явіўся электрычны транспарт. Цудам да нашых дзён захаваўся будынак, дзе выпрацоўвалася электраэнергія (знаходзіцца каля Летняга амфітэатра. — Аўт.). На жаль, у вагонах пазамінулага стагоддзя праехацца нельга. Затое захапляльнае падарожжа па горадзе можна зрабіць на таксама адноўленым трамваі 1970-х гадоў. Першы два святочныя дні такія экскурсіі праводзіліся бясплатна.

Падчас святкавання юбілею ў Віцебску прайшоў шмат акцый і мерапрыемстваў — на любы густ. Сярод іх — выстава рэтра-аўтамабіляў і кветак, аўтапарад, велапрабег, ваенна-гістарычнае тэатралізаванае прадстаўленне, прысвечанае 70-й гадавіне вызвалення горада.

Аляксандр ПУКШАНСКІ. Фота Аляксея СПАТКАЯ.



Адкрыццё дошкі ў гонар Марка Фрадкіна.

# ГАРАСКОП СТРЫЖАК НА ЛПЕНЬ

**2 ліпеня**, серада. Выдатны дзень для стрыжкі і афарбоўкі валасоў.  
**3 ліпеня**, чацвер. Добры дзень для стрыжкі валасоў.  
**4 ліпеня**, пятніца. Стрыжка прынесе поспех, «адража» негатыў з мінулага, адкрыццця новай магчымасці.  
**5 ліпеня**, субота. Можна стрыжы валасы да абеду, потым пачынаецца неспрыяльны дзень для стрыжкі валасоў час.  
**6 ліпеня**, нядзеля. Нейтральны дзень для стрыжкі валасоў.  
**7 ліпеня**, панядзелак. Можна стрыжы слабыя, тонкія, ломкія, сухія валасы. Месяц абдае зрабіць іх моцнымі, густымі, тоўстымі і калымымі.  
**8 ліпеня**, аўторак. Нейтральны час для стрыжкі валасоў.  
**9 ліпеня**, серада. Стрыжка добра паўдзейнічае на прасоўванне па кар'еры, на дасягненні на працы, дапамага дамагчыся поспеху і высокага сацыяльнага статусу.  
**10 ліпеня**, чацвер. Добры дзень для стрыжкі валасоў, але вельмі кароткую стрыжку рабіць не варта, гэта можа выклікаць праблемы ў матэрыяльнай сферы.  
**11 ліпеня**, пятніца. Добры час для стрыжкі валасоў. Пасля стрыжкі ў гэты дні валасы добра растуць, умацоўваюцца, набываюць здаровы бляск, знікае перхач.  
**12 ліпеня**, субота. Добры дзень для стрыжкі валасоў: разам з абстрыжанымі кончыкамі

сыдзе і частка праблем, якія вас атачаюць.  
**13 ліпеня**, нядзеля. Стрыжы валасы можна, магчыма ўласцівае гэтага дня заклікаеца ў тым, што пасля стрыжкі вы можаце прыцягнуць змены ў ваша жыццё.  
**14 ліпеня**, панядзелак. Гэты дзень падыходзіць для эксперыменту з валасамі, але ён неспрыяльны для тых, хто хоча зрабіць звычайную нармальную стрыжку.  
**15 ліпеня**, аўторак. Стрыжка непажадана, паспрые выпадзенню валасоў, яны будуць расці больш павольна.  
**16 ліпеня**, серада. Стрыжка валасоў у дні, калі Месяц у Рыбах, прыводзіць да ўтварэння перхачі.  
**17 ліпеня**, чацвер. Лепш не стрыжчыся — валасы будуць секцець, а прычоска хутка страціць выгляд.  
**18 ліпеня**, пятніца. Стрыжка ў гэты дзень паскарае рост валасоў, але са стратай іх якасці, а значыць — неспрыяльная.  
**19 ліпеня**, субота. Добры час для таго, каб стварыць выдатную прычоску.  
**20 ліпеня**, нядзеля. Стрыжка ў гэты дзень палепшыць колер вашага твару.  
**21 ліпеня**, панядзелак. Сёння добры дзень, каб зрабіць кардынальна новую прычоску і стрыжку.  
**22 ліпеня**, аўторак. Нейтральны дзень для стрыжкі валасоў.



23 ліпеня, серада. Гэты дзень спрыяльны для стрыжкі і фарміравання лёгкіх, паветраных прычосак.

**23 ліпеня**, серада. Гэты дзень спрыяльны для стрыжкі і фарміравання лёгкіх, паветраных прычосак.  
**24 ліпеня**, чацвер. Вельмі неспрыяльны дзень для стрыжкі.  
**25 ліпеня**, пятніца. Пасля стрыжкі прычоска зусім не будзе трымаць форму, валасы стануць непазслуханымі, не будуць падавацца ўкладцы.  
**26 ліпеня**, субота. Стрыжка валасоў у гэты дзень выкліка адток энергіі, як гаворыцца ў народзе, «можна розум састрычыць».  
**27 ліпеня**, нядзеля. Выдатны дзень для афарбоўвання і стрыжкі валасоў.  
**28 ліпеня**, панядзелак. Стрыжка, укладка, афарбоўка і асвятленне валасоў атрымаюцца выдатна.  
**29 ліпеня**, аўторак. Спрыяльны дзень для стрыжкі.  
**30 ліпеня**, серада. Стрыжка будзе даўжэй захоўваць форму і спрыяць росту і умацаванню валасоў.  
**31 ліпеня**, чацвер. Паветраныя прычоскі лепш рабіць у гэты перыяд. Гэты час таксама спрыяе хуткаму росту валасоў.

## Усходні гараскоп на тыдзень

**АВЕН.** Варта засяродзіцца на працы, каб пазбегнуць крытычных зауваг і непрыемнасцяў. У некаторых пытаннях магчымы памылкі, таму вучыцеся вяртацца і выпраўляць іх. Да нязначных заган навакольных пажадана быць больш цярплівым, інакш пастаяннымі прызіркімі па дробязях замучаеце каго заўгодна.  
**ЦЯЛЕЦ.** Пажадана звесці імпульсіўнасць да нуля і захоўваць паслядоўнасць дзеянняў, тады і атмосфера вакол вас прыйдзе ў гармонію і прынесе заспакаенне. У сярэдзіне тыдня можна пачаць увасабляць у жыццё планы і задумы.  
**БЛІЗНЯТЫ.** Атрымаеце магчымасць рэалізаваць многія задумкі, а праўдзівы вынаходліваеце ў справе, даможацеся ўсёго, чаго пажадаеце. Выразнае фінансавы праблем будзе залежаць ад вашага партнёра і ад таго, ці зможае вы яму даваць.  
**РАК.** Шануйце свае станючы якасці, не будзьце залішне сарамлівым і дайце навакольным магчымасць заўважыць іх. Не выключаны перамены — як у асабтывах, так і ў прафесійных справах. Не задумвайце занадта фантастычнага, інакш расчараванне ад магчымых няўдач падуштурне да прыняцця неабачлівага рашэння.  
**ЛЕУ.** Давядаецца напружана працаваць для дасягнення жаданага выніку. Паспрабуйце знайсці ключ да сэрца началь-

ства, прыслухайцеся да голасу інтуіцыі, і ў вас з'явіцца магчымасць прасоўвання па службе. Бліжэй да канца тыдня вакол вашай персони могуць закруціцца інтрыгі.  
**ДЗЕВА.** Займіцеся завяршэннем самых важных спраў, якія вы да гэтага часу адкладалі ў доўгую скрыню, бо нявыкананы абавязнасці могуць стварыць у найбліжэйшай будучыні мноства праблем і прывесці да сур'ёзных пмылак у сферы прафесійнай дзейнасці.  
**ШАЛІ.** Асаблівых поспехаў на працы на гэтым тыдні пакуль не прадачыцца, затое паступова пачне выяўляцца ваш творчы патэнцыял. Разлічвайце свае сілы больш аб'ектыўна і не страйцеся ахапіць неабсяжнае. Некаторых дзельных партнёраў нядарна правярыце на надзейнасць. Тыдзень удалы для абнаўлення гардзюба.  
**СКАРПІЁН.** Не спрабуйце плыць супраць плыні, тады не давядацца расчароўвацца ў выніках сваёй дзейнасці. Тыдзень вельмі спрыяльны для творчых заняткаў, якія патрабуюць адзіноці. Рэклама ўласнай персони катэгарычна не рэкамендуецца. Не спышайцеся пачынаць нешта новае, спачатку пераканайцеся, што вы не пакінулі недаробак і ўсе ранейшыя справы сапраўды даведзены да розуму.  
**СТРАЛЕЦ.** Многае будзе вам па плячы, і нават задачы, якія выглядаюць звышскладанымі, вы выра-

шыце без асаблівых высілкаў. У сувязі з гэтым у навакольных можа з'явіцца жаданне перакласці на вас свае праблемы. Такія спробы варта свечасова спыняць. Расплануйце тыдзень з улікам асабтывага жыцця, не варта прывіскача амаль увесь час працы.  
**КАЗЯРОГ.** У прафесійным плане неабходна быць на вышыні, нават калі вашы думкі накіраваны зусім у іншае рэчышча. Упэўненасць і паслядоўнасць у дзеяннях дапамогуць заваяваць прыхільнасць навакольных і умацоўць добрыя адносіны з начальствам. Важна правільна арганізаваць рабочы працэс, тады паспее ажыццявіць задуманае.  
**ВАДАЛЕЙ.** Калі захацеце стаць таямнічым і загадкавым, то гэта атрымаецца ў вас блізка. Будзеце прыцягваць да сябе навакольных, як магніт. Жыццё можа правяраць вас на вытрымку і самастойнасць, раптам мяняючы вашы планы і ўмовы іх выканання. Прыслухайцеся да сваёй інтуіцыі і будзеце ўзнагароджаны.  
**РЫБЫ.** Рэалізацыю задум мае сэнс пачаць ужо ў першую палову тыдня, не губляючы час дарма. Але на сераду важных мерапрыемстваў пажадана не планваецца. У дачыненні да блізкіх людзей паспрабуйце быць больш памяркоўным, стрымлівайце свае эмоцыі. У выхадны дні як след адпачыце, каб аднавіць затрачаныя сілы.

## СЁННЯ


**Месяц**  
Маладзік 27 чэрвеня.  
Месяц у сусор'і Дзевы.

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	4.43	21.44	17.01
Віцебск	4.24	21.42	17.18
Магілёў	4.33	21.34	17.01
Гомель	4.39	21.22	16.43
Гродна	5.00	21.58	16.58
Брэст	5.10	21.49	16.39

**Імяніны**  
Пр. Варлама, Засімы, Івана.  
К. Карыны, Марыі, Пятра, Урбана.



## ЗАЎТРА



## ...у суседзях

<b>ВАРШАВА</b> +19...+21°C	<b>КІЕЎ</b> +22...+24°C	<b>РЫГА</b> +20...+22°C
<b>ВІЛЬНЮС</b> +18...+20°C	<b>МАСКВА</b> +20...+22°C	<b>С.ПЕЦЯРБУРГ</b> +14...+16°C

## УСМІХНЕМСЯ

Нежаданне мужа рамантаваць хатні камп'ютар расцэньваю як дыверсію, сабатаж і замах на маё жыццё... у «Аднакласніках».

— Што сумны такі?  
 — Жонка паглытанымі тлущу паспрабавала.  
 — І?..  
 — І знікла...

Людзі прыдумалі самалёты, касмічныя караблі і адронны калайдар! Калі ласка, прыдумайце абгорткі для цукерак, якія не шапацаць, а то не магу спакойна з'есці ірыску — мой сабакка, які спаў, з суседняга пакоя бяжыць на гук! Прыходзіцца есці ў ваннай.

Асацыяцыя баксёраў павярджае, што ў тых, хто рэгулярна жуе «Дырол» без цукру, выціць зуб на трыццаць працэнтаў цяжэй...



# Віншуем з Днём Рэспублікі

**КЕРАМЗІТ**  
Новолукомль

Керамзит — тепло-и звукоизоляционный материал насыпью и фасованный по 0,8 м³ и 0,05 м³

Керамзитобетонные блоки «ТермоКомфорт» — стеновой материал XXI века

Сопротивление теплопередаче фрагментов стен, м²·°С/Вт: 3,38; 3,7; 4,26

Индекс изоляции воздушного шума, дБ: 51; 53; 55

Наша продукция комфортна, экологична и долговечна!


Тел./факс: (+375 2133) 5-60-31, 5-66-11, 5-53-08, 5-73-47  
www.keramzit.by e-mail: info@keramzit.by

## Даты Падзеі Людзі

**1888 год** — нарадзіўся Зальман Ваксман, амерыканскі мікрабіялаг, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па фізіялогіі і медыцыне 1952 года (за атрыманне стрэптаміцыну, першага эфектыўнага сродку для лячэння туберкулёзу).

**1996 год** — адноўлена традыцыйнае паломніцтва да цудадзейнага абраза Маці Божай Будслаўскай, якая лічыцца заступніцай Беларусі (у шасці удзельнічалі пілігрымы з Беларусі, Літвы, Польшчы, Расіі, Украіны і іншых краін). Паводле гістарычных звестак, цудоўнае з'яўленне Маці Божай айцма-бернардынцам адбылося ў Будславе яшчэ ў 1588 годзе: пасля абраду святкова хрышчэння народ убацьчы невычарпаемае святло, якое зазгляда з неба і асвятляла каліцы і дамы. З гэтага часу і пачаліся першыя паломніцтвы ў Будслаў. Абрам праславіўся цудамі ацалення, якія апісаў прабоўш Э. Зялевіч у кнізе «Задняк на зямлі», і ў 1635 годзе быў перанесены ў галоўны алтар на месца абраза «Наведанне Марыяй Лізаветы». Першы чин зафіксаваны ў 1617 годзе, — вяртанне зроку палігавому хлопчыку Ісаафату Тышкевічу, які пазней стаў вядомым святаром-кармілам.

**2002 год** — Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь зацверджаны Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь (тэкст М. Клімовіча і В. Карыны, музыка Н. Скалоўскага). Яго зацверджаннем завяршыўся працэс фарміравання дзяржаўнага сімвалікі Рэспублікі Беларусь. Першы гімн рэспублікі нарадзіўся пасля Вялікай Айчыннай вайны. 15 сакавіка 1944 г., згодна з пастановай ЦК ВКП (б) «Аб гімне Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік», быў уведзены Дзяржаўны гімн СССР, а саюзным рэспублікам было рэкамендавана абав'язвацца ўласнымі гімнамі. Паводле звестак Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, першая нарада пастаў і кампазітараў БССР па гэтым пытанні адбылася ў Маскве 8 красавіка 1944 г. Зацверджаны гімн 24 верасня 1955 г.



Уладзімір КАРАТКЕВІЧ, з рамана «Чорны замак Альшанскі»:  
*«З бядою пераспаць трэба. І не адну ноч. Тады яна табе абязкожа зрадіць з кім-небудзь іншым. Тады толькі будзе лечыць.»*

Яны часта пакутуюць ад сумненняў і недоходу ўпэўненасці ў сабе, не жадаюць дакучаць іншым сваімі праблемамі, з задавальненнем патаюць у свеце летуценную і мрояў, таму для іх актуальнай становіцца задача наблізіць свядомы і падсвядомы бакі сваёй натуры. У развіцці іх асобы і характары важную ролю могуць адыграць любыя партнёры, якія павінны ведаць, што яны — людзі эмацыянальна багатыя, шчодрыя, ранімы і чулівыя, хваратаў рагоўчы на правыя канфрантацыі і знягаі. Калі ім удаецца збалансаваць сваё эмацыянальнае і лабудванае ў марах жыццё, яны становіцца прыкладам стабільнасці і надзейнасці.

**НАРОДЖАННЯ 2 ліпеня**

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар **КАРПЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч**

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛІГІЯ: Н. ДРЫЛА (намеснік галоўнага рэдактара), Н.КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А.КЛЯШЧУК, А.ЛЯХОВІЧ (першы намеснік дырэктара), Н.РАСОЛЬКА, С.РАСОЛЬКА, А.СЛАНЕУСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В.ЦЕЛЯШУК, П.ЦІМОШЫК

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага 10-а

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); адрэдакцыі: пісьму — 287 18 64, падліку і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадатку: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 44 12, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Магілёве: 32 74 31, на Мінскай воблі: (017) 292 21 03; бухгалтэрыі: 287 18 81.

http://www.zviazda.by; ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, e-mail: info@zviazda.minsk.by, РЕКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.by

(для зваротаў): zvarot@zviazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўдаюцца супадаюць з меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя на сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета аплукавана ў Рэспубліканскім унітарным прапрадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку» ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 20.524. Індэкс 63850. Зак. № 2626.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нумар падпісаны ў 19.30  
 1 ліпеня 2014 года.